

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 182 (6158) | 8 жніўня 1938 г., панядзелак | ЦАНА 10 КАП.

ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ ВЫКАНАЦЬ ПАСТАНОВУ СТУДЗЕНЬСКАГА ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б)

Рашэнні студзёнскага Пленума ЦК ВКП(б) адыгралі велізарную ролю ў справе выпраўлення памылак, дапушчаных мясцовымі партыйнымі арганізацыямі пры выключэнні камуністаў з партыі.

Сутнасць рашэнняў студзёнскага Пленума звязана з тым, каб партыйныя арганізацыі, усе камуністы навучыліся па-большэвіцку спалучаць зоркую пільнасць і чуласць, каб лічыцца бяздушна-бюракратычным адносінамі да лёсу асобных членаў партыі і ўстанавіць на справе індывідуальны, дыферэнцыйны падыход пры вырашэнні пытання аб выключэнні з партыі ці аднаўленні выключаных у правах членаў партыі. Цэнтральны Камітэт яшчэ раз падкрэсліў у сваім рашэнні, што індывідуальны падыход — галоўнае ў арганізацыйнай рабоце.

Лічы гаворыць аб значнай рабоце, праробленай мясцовымі партарганізацыямі, арганізацыямі партыйнага Кантроля на разгляду апеліяцый. Да студзёнскага Пленума ЦК ВКП(б) было падаана ў розных арганізацыях 53.700 апеліяцый выключаных з ВКП(б). Пасля студзёнскага Пленума на 1 чэрвеня далаткова было падаана 101.233 апеліяцый. А ўсяго ж гэтым тэрміну ў мясцовых арганізацыях палічвалася 154.933 апеліяцый. З гэтага ліку аб'ектамі, крайкамі і ЦК накомпарты, парткалечыямі, а таксама гаркамамі і райкамамі разглядала 85.273 заявы апелюючых. 54 проц. з гэтага ліку адноўлены ў партыі, як інавацыйныя выключаныя.

Есць партыйныя арганізацыі, якія павышлі да выканання рашэнняў студзёнскага Пленума ЦК ВКП(б) фармальна, як да чаровай «пераходнай» кампаніі. Адсюль — рэцэпцы тых грубых памылак, якія дапусціліся пры выключэнні з партыі да студзеня 1938 г. К прыкладу, Парткалечыя пры Упавнаважаным Камітэце партыйнага Кантроля пры ЦК ВКП(б) па Курскай вобласці, разглядаўшы, якая ў 25 апеліяцый камуністаў, выключаных ужо пасля студзёнскага Пленума ЦК ВКП(б), 11 аднавілі ў партыі — усе яны былі выключаныя няправільна. У асобных раёнах Курскай вобласці забываюць аб мерах палітычнага выхавання і вельмі часта прыбіраюць без асаблівай падставы да краініх мер партыйнага спагнання.

Рэзультаты губейшых палітычных памылак сустракаюцца і ў іншых арганізацыях.

Аб фармальных адносінах да рашэнняў студзёнскага Пленума ЦК ВКП(б) гаворыць і шматлікія выпадкі, калі партыйныя арганізацыі пры разгляду апеліяцый папраўляюць у іншую краіна і аднаўляюць у партыі людзей, чужых, воражых справе рабочага класа, людзей, у выніку выкрываемых як ворагаў. Так, напрыклад, у Абескіеўскім раёне партыйныя арганізацыі зрабілі пастанову студзёнскага Пленума ЦК ВКП(б), як поўную амністыю для ўсіх рашуча выключаных, неважэлі ад матываў выключэння і характару прад'яўленых людзям абвінавачванняў. Нама чаго і гаварыць, якія шматлікія падобны фармальны, неабольшыя падыход да выканання важнейшых дырэктыв партыі.

Да гэтага часу дэляна не ўсюды лічыцца бяздушна-бюракратычным адносінамі да разбору апеліяцый. У вельмі многіх выпадках апелюючых месцамі абіваюць перагі райкамаў, гаркамаў, абкомаў і не могуць дабіцца разгляду сваёй справы. Цэнтральны Камітэт партыі ў спецыяльным рашэнні прапанаваў да першага верасня разглядаць усе апеліяцыйныя выключаных з ВКП(б), пададзеныя пасля студзёнскага Пленума ЦК ВКП(б) Камітэтам партыі. Новападданыя апеліяцыйныя павінны разглядацца ў тэрмін не больш чым праз паўтара месяца з дня падачы апеліяцый.

Выключэнню павялічваюць праўляюць многія партыйныя органы пры выдачы адноўленым парткалечыям. Да 1 чэрвеня мясцовыя партарганізацыі не выдалі адноўленым больш 33.000 партбилетаў. Асабліва не ўсё добра абстаіць у выдачы партыйных білетаў ад-

ноўленым у ВКП(б) у Свердловскай, Новосибирскай, Днепрапетровскай, Харкаўскай, Краснадарскай і Казахскай арганізацыях.

Нясвоечасовая выдача партыйных дакументаў часта тлумачыцца непарадкамі, якія пануе ў гэтай справе ў некаторых партыйных камітэтах, а часта і перастрахоўкай партыйных кіраўнікоў. Нямае ёшчэ яшчэ і фактаў недапушчальна бяздушных адносін да адноўленых у партыі, калі да іх адносінаў як да няўспэшных камуністаў і таму не даюць работы па кваліфікацыі, не ўдзягаюць у актыўнае партыйнае жыццё.

Аднаўляючы няправільна выключаных, зняслаўленых камуністаў, партыйныя арганізацыі вельмі часта не дабіраюцца да правакатаў і паклінікаў, якія сваямо шкодзілі ў гэтай галіне. Паказальнай у гэтых адносінах з'яўляецца справа тав. Барозіна, выключанага з партыі ў студзені 1938 г. Нікалаўскім райкамам Сталінградскай вобласці. Гэтым камуністу прад'явілі многа хлуслівых, зусім неабгрунтаваных абвінавачванняў толькі таму, што ён асмельўся рэзка крытыкаваць раённы кіраўнікоў, у тым ліку і пракурора Перчанка. Як толькі тав. Барозін быў выключан з партыі, пакрыўджаны пракурор даў саякцыю на арышт яго. Па мільсці паклініка Перчанка ні ў чым не вінаваты чалавек два месяцы прасядзеў у турме. 13 ліпеня тав. Барозін быў адноўлен у партыі. Але ніхто з вінаватых гэтага абуральнага свавольства не прынялі да адказнасці. Паклічнікі астатнія беспакарнасі!

Вельмі мала паклінікаў выкрыў на сваіх старонках партыйныя друк. Многія рэдактары даўно палічылі сваю місію ў гэтай галіне закончанай. Неабходна сказаць і аб тым, што некалькі газет і выданняў з вялікімі цяжкасцямі ідуць на рэабілітацыю зняслаўленых і людзей.

Трэба з усёй сілай падкрэсліць, што студзёнскі Пленум ЦК ВКП(б) паставіў перад усімі партыйнымі арганізацыямі задачу — выкрыць усіх паклінікаў і правакатаў, якія прабаўлі перабіць частыя большэвіцкія кадры. У першую чаргу тут маюць абавязан зрабіць партыйны друк.

Пленум Цэнтральнага Камітэта рэзка асудзіў тых кіраўнікоў, якія найўна лічыць, што выпраўленне памылак у адносінах няправільна выключаных пажо падарвалі аўтарытэт партыі і шкодзіць справе выкрывання ворагаў у народзе, не разумеючы, што кожны выпадак няправільнага выключэння з партыі на-руку толькі ворагам.

Большэвіцкая пільнасць не толькі не выключэе чуласць, а наадварот, абавязвае да праўлення аспярожасці, чуласці, таварыскіх клопатаў пры вырашэнні пытання аб выключэнні з партыі ці аднаўленні выключаных у правах членаў партыі. Гэтыя ўказанні Цэнтральнага Камітэта трэба да канца правесці ў жыццё. Партыйны орган, які разглядае тую ці іншую апеліяцыю, абавязан строга рассліваль матэрыял, паслужыўшы асновай для выключэння з партыі, і ў выпадку пакліку, спекуляцыі на паказанай пільнасці прыцягваць паклінікаў да суровай адказнасці.

Значэнне рашэнняў студзёнскага Пленума ЦК ВКП(б) вылікае, гэтыя рашэнні з'яўляюцца і вострай зброяй барацьбе з ворагамі і ўзорам сталінскіх клопатаў аб чалавеку. Да канца выканайце рашэнні студзёнскага Пленума ЦК ВКП(б) — значыць да канца выкарчавайце ўсіх вольных і нявольных ворагаў партыі. Гэта значыць раз і назаўсёды пакончыць з бяздушнымі адносінамі да членаў партыі, лічыцца да канца практыку агульнага, валавога падыходу да камуністаў.

Гэта значыць — стварыць у кожнай партарганізацыі абстаноўку, пры якой нямойсіма было-б паўтарэнне грубых скажінняў, выяўленых студзёнскім Пленумам Цэнтральнага Камітэта, так выкрываць партыйныя маюць, каб кожны камуніст быў глыбока прынышчаны ва ўсіх сваіх дзеяннях большэвіцкім байцом, бізгаліткам да ворага і чужым да чэснага чалавека.

(«ПРАВДА»).

ДА СУТЫЧАК У РАЁНЕ ВОЗЕРА ХАСАН

Японскі пасол п. Сігеміцу ўчора, сёмага, зноў наведваў Народнага камісара замежных спраў тав. Літвінава. Скарыстаўшы гэты выпадак, тав. Літвінаў напомінуў паслу, што некалькі дзён таму навад апошнім было зроблена ад імя японскага ўрада прапанова аб спыненні ваенных дзеянняў, і што на гэта яму было адказана, што, як толькі спыніцца напады і абстрэлы з манчжурскай стараны, савецкая старана не будзе мець патрабы прыбыць да ваенных дзеянняў у адказ. Такім чынам, спыненне ваенных дзеянняў залежала выключна ад японскай стараны. На жаль, на другі-ж дзень былі паўторныя напады японскіх войск на савецкую тэрыторыю, узнавіўшы артылерыйскі абстрэл, у тым ліку абстрэл з цяжкіх гармат, з тэрыторыі Манчжурый, што вымусіла савецкую старану адказаць артылерыяй і пусціць у ход авіяцыю. Хаця японскія атакі былі адбіты і астаткі японскіх часцей вынесены з савецкай тэрыторыі, нельга не пашкадаваць аб здарыўшыся і не ўскласці на японскі ўрад адказнасць за афары з абольжы бакоў. Тав. Літвінаў адзначыў, што ў прымяненні да сутычак у раёне возера Хасан нельга гаварыць аб пагражэннях ішчэ, мяркуючы стыкі паміж пагранічнымі салдатамі. У пагражах звычайна артылерыя не бывае, у даным жа выпадку першае наступленне японцаў было прадпрынятае да лагавой артылерыі. Як відаць, мела месца спроба захавання ў мірны час савецкую тэрыторыю або нават уцягнуць Японію ў вайну з СССР. Адсюль ўся небяспека данай сутычкі, на якую японскаму ўраду трэба звярнуць самую сур'ёзную ўвагу. На заўвагу п. Сігеміцу, што японскія войскі займаюць толькі абараняльную пазіцыю, маючы абавязак абараняць манчжурскую тэрыторыю, тав. Літвінаў запытаў, што на японскую тэрыторыю ніхто не напаў і напаўляе не абіраўся і што японскія войскі, які відаць маюць дэўнае ўяўленне аб абароне, калі яны пад гэтым разуменнем напад на савецкія заставы, артылерыйскі абстрэл іх і заняцце лініі на савецкай тэрыторыі.

П. Сігеміцу паведаміў, што ён прышоў з мэтай паўтарыць сваю прапанову аб спыненні ваенных дзеянняў японскага абодвух бакоў, якія павінны аставацца ў тым пазіцыі, у якім іх застае пагадненне. Услед за гэтым, па яго думцы, можна будзе прыступіць да стварэння камісіі з прадстаўнікоў СССР і Манчжоу-Го, пры ўдзеле японцаў, для вызначэння граніцы. Тав. Літвінаў указаў, што палажэнне на месцы можа мяняцца, і абавязе стараны будучы ішчэ пазіцыю к моманту пагаднення, што азначае працяг ваенных дзеянняў. Ва ўсякім выпадку японскія астанца шчэ-б назначылі японская войска часць, не маючы. Зараз я няма, але яна можа тама зноў з'явіцца, калі прыняць прапанову пасла. Калі японская старана гарантуе к пэўнаму часу спыненне напаў на савецкую тэрыторыю, і стравіць з манчжурскай тэрыторыі, то савецкая старана дасць такі-ж гарантыі ў адносінах манчжурскай тэрыторыі.

П. Сігеміцу доўга настойваў на сваёй прапанове аб спыненні ваенных дзеянняў на аснове стварыўшагася ў пэўнаму моманту фактычнага палажэння і гэтым высунуў прапанову аб абодвух бакоў з абодвух бакоў на пэўную адлегласць. Для рэзмаркацыі граніцы п. Сігеміцу прапанаваў кары-

стацца як Хунчунскім пагадненнем, так і іншымі матэрыяламі, якія могуць знаходзіцца ў Манчжоу-Го або ў Японіі.

Тав. Літвінаў сказаў, што, паколькі японскія войскі напад на савецкую тэрыторыю і гэтым выклікалі канфлікт, можна было-б вітаць адвод іх падаль, для ўнікнення паўторных напаў, і гэта было-б палатковай гарантыяй. Няма, аднак, ніякіх падстаў для адводу савецкіх войск, якія ўвесь час знаходзіліся і знаходзяцца выключна на сваёй тэрыторыі і Манчжурый не пагражаюць. Рэзмаркацыя граніцы павінна быць зроблена выключна, на аснове існуючых міжнародных пагадненняў. Савецкім урадам прад'яўлена Хунчунскае пагадненне, і толькі яно і можа быць ў аснове рэзмаркацыі, калі Манчжоу-Го або Японія не прад'явіць больш пэўнага пагаднення, заключаючага паміж Расіяй і Кітаем. Але такога не існуе. Ніякія іншыя матэрыялы не могуць мець уплыў на вызначэнне граніцы.

Тав. Літвінаў напомінуў сваю прапанову наступным чынам. Ваенныя дзеянні спыніцца пасля таго, як абодва стараны абавязуцца не пераходзіць і не страляць праз пэўную лінію і адкідаць свае войскі, калі-б такаява к моманту пагаднення апынуліся па той бок гэтай лініі. Такай ліній прызначаць граніца, паказаная на карце, прыкладзенай да Хунчунскага пагаднення, і такім чынам будзе адноўлена палажэнне, якое існавала да 29 ліпеня, гэта значыць да першага ўступлення японскіх войск на савецкую тэрыторыю. Па ўстанавленні спакою на граніцы туды вызыдае дзюхбаковая камісія ў складзе з аднаго боку — двух прадстаўнікоў ад СССР, а з другога боку — аднаго ад Японіі і аднаго ад Манчжурый і прыступле на месцы да рэзмаркацыі граніцы, устаноўленай Хунчунскім пагадненнем, прыкладзеным да яго пракатаў і карт. Пасол абяпаў абдумваць амест меўшай месца гутаркі і вярнуцца да яго.

Пасля гэтага тав. Літвінаў зрабіў паслу наступную заяву. У той час, як японскі ўрад выступіў з прапановай аб спыненні ваенных дзеянняў на адным участку граніцы, на другім участку, на гэты раз ужо ў раёне Гродзківа, японская рота з трыма станкамі кулямётнамі раптоўна атакавала савецкі пагранічны напад, які ахоўваў вышыню 588,3 якая знаходзіцца на савецкай тэрыторыі, і заняла яе. Прыбыўшы ў гэтым часе савецкі падмаванні былі абстрэліны кулямётным агнём з боку японскай роты, скрыўшыся на манчжурскай тэрыторыі, пакінуўшы на вышыні 10 японскіх гранат і 50 каўпачкоў ад гранат. У часе бою было забіта і ранена некалькі чырвонаарміяцаў. Ёсць вядома, забіты і ранены і з японскага боку. Пасля мовства пратэстаў з паводу аналагічных выпадкаў было-б безкарна абмежавана новым пратэстам. З прычыны гэтага прад'яўляецца неабходным заявіць, што савецкі ўрад не намеран надалей дапускаць беспакарнае пераходнае знішчэнне і параненне яго пагранічнікаў, або хіла-0 часовае заняцце савецкай тэрыторыі японскімі войскамі, і што ён поўна рашуча надалей у палобных выпадках прымяняць самыя суровыя меры, уключаючы выкарыстанне артылерыі і авіяцыі. Нахай японскі ўрад прымушч кантуэску і карэйскай арміі пажэжаць існуючую граніцу. Час паклісі канец басконным «іншэдэнтам» і сутычкам на граніцы.

(ТАСС).

ПАВЕДАМЛЕННЕ ШТАБА ПЕРШАЙ (ПРЫМОРСКОЙ) АРМІІ

Праз дзень пасля «мірнага» прапановы пасла Сігеміцу гаварыць Літвінаў 4 жніўня гэтага года японскія войскі за возерам Хасан адкрылі інтэнсіўны агонь па савецкай тэрыторыі. Шматлікая артылерыя ўсіх калібраў, у тым ліку цяжка, страляла з тэрыторыі Манчжоу-Го і прыкрывала дзеянні японскай пяхоты, якая ішла ў наступленне супроць савецкіх войск. Савецкія вой-

скі адкрылі ў адказ артылерыйскі агонь. Пасля 3-4-гадзіннай артылерыйскай дуэлі, у рэзультате якой японская артылерыя была падаўлена, савецкія часты пры ўдзеле савецкай авіяцыі пайшлі ў контрнаступленне і ачысцілі нашу тэрыторыю ад астаткаў японскіх войск, заняўшы моцна нашы пагранічныя пункты.

АБ СКЛІКАННІ ПЛЕНУМА ВЦСПС

Склікаць VII пленум ВЦСПС 1 верасня 1938 г. у горах Маскве з наступным парадкам дня:
1. Далед прэзідыума ВЦСПС аб выкананні рашэнняў VI-20 пленума ВЦСПС.
2. Аб тыповым ступе прафесійных саюзаў.

3. Аб рабоце саветаў сацыяльнага страхавання.
Даняды: Заўкома Ленінградскага завода «Электросила» і заўкома Маскоўскай абутковай фабрыкі «Буревестник».

У Народным камісарыяце замежных спраў

5 жніўня г. г. Народны камісар замежных спраў СССР М. М. Літвінаў і павараны ў справах ЗША Александр Керк абмяняліся нотамі па пытанню аб гандлёвых ўзаемаадносінах паміж СССР і ЗША. Умоўлена, што абмен нотамі аб гандлёвых ўзаемаадносінах

паміж СССР і ЗША, які адбыўся 4 жніўня 1937 года і дзейнічае да 4 жніўня 1938 года, аднаўляецца тэрмінам да 5 жніўня 1939 года.
Названае пагадненне зацверджана 5 жніўня г. г. Советам Народных Камісарыяў СССР і прэзідэнтам ЗША і ўступіла ў сілу. (БЕЛТА).

С Ё Н Н Я Ў Н У М А Р Ў:

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ:
А. Манавілін. — Агітацыя і прапаганда ва ўборачную кампанію.
С. Неўсін. — Байцы і камандзіры ўступаюць у рады партыі.
АРТЫКУЛЫ:
А. Вельшмай. — Падручная работа разведка капіталістычных краін і іх традыцыйна-бухарынская агентуры.
Е. Паўлаў. — Жыццым Асобага раёна Кітайскай рэспублікі.
П. Саўчук. — Рэчыйскія вечары.

А. І. Кульгавы. — За 150 гектараў на ільна-рабачыні.
С. Казначэй. — У Горах не спяшаюцца з уборкай ільну.
ЗА РУБЯЖОМ:
Воджы за граўні на японскія правакацыі. На фрынтах у Іспаніі. Утварэнне савета працы ў рэспубліканскай Іспаніі. Варварская бамбардзіроўка. Ваенныя дзеянні ў Кітаі. Антыфашысцкая дэманстрацыя ў Нью-Ёрку. Германская падрыхтоўка да вайны.



Камбайнер-стаханавец Жэбінская МТС, комсомолец ВЛАДІМІР ФАМІЧ ГАРАШОЎ адзін з першых выканаў урадавае заданне на паўночным камбайне, уборачны на 7 жніўня 314 гектараў зялёнага.

ЯШЧЭ БОЛЬШ УМАЦУЕМ АБОРОНАЗДОЛЬНАСЦЬ КРАІНЫ

З рэзалюцыі схода комсомольскага актыва Варашылаўскага раёна горада Менска

Мы, прадстаўнікі маладых патрыотаў Варашылаўскага раёна горада Менска, з пачуццямі глыбокага абурэння далажым овай голас пратэста да голасу 170-мільянага савецкага народа.
Падля фашысцкіх бандытаў не знаходзяць себе супакоў, бачачы што-дзённы рост магутнасці савецкай краіны, маральна-палітычнага адзінства і агуртаванасць яе народа вакол партыі Леніна-Сталіна. Японскія захватчыкі шукаюць выхад з крызіса ў новай суверэнай бойні. Салідарнасць савецкага пролетарыята з вялікім савецкім народам яны хочучы атапіць у аяліне крыві працоўных. Але гэта ім не ўдасца.

Па першым закліку большэвіцкай партыі і савецкага ўрада мы, усе як адзін, самкінутым стромем выйдзем на амену нашым 13 героям-пагранічнікам, які палі ў бою з японскімі фашыстамі.
Мы горава вітаем нашых слаўных байцоў, камандзіраў і палітработнікаў Чырвонасцяжнага Далёкаўсходняга фронту, якія стойка змагаюцца за кожную падзе савецкай зямлі, якія ваносілі сакрушальны ўдар японскай ваеншчыне пры спробе правакацыі. Така-ж сакрушальны ўдар атрымаюць фашысцкія агрэсары пры малейшай спробе парушыць савецкія рубяжы з захада.

У адказ на наглыу правакацыю абна-пагнэўшай японскай ваеншчыны наша савецкая моладзь яшчэ больш энергічна будзе змагацца за ўмацаванне магутнасці і абароназдольнасці нашай сацыялістычнай радзімы. Кожны завод, кожную фабрыку мы ператворым у непераступную крэпасць абароны. З сваіх радоў мы падрыхтуем новыя тысячы варашылаўскіх стралкоў, кулямётчыкаў, лётчыкаў, танкістаў, парашуцістаў. Нашы дзятчаты яшчэ больш энергічна будучы выучаць свайтарную

З якога-б боку фашысцкія псы не прабаўлі напасці на Савецкі Саюз, яны ўсюды будучы сіфэты ў парамок нашай долбёнай Чырвонай Арміі.
Нахай жыве савецкі пролетарыят і працоўны ўсяго свету, які змагаюцца супроць фашызма!
Нахай жыве Савецкі Саюз — шляхаводная зорка ўсяго перадавога чалавештва!
Нахай жыве наш мудры правядыр і настаўнік таварыш Сталін!

МЫ ЗАЎСЁДЫ ГАТОВЫ К АДПОРУ

У часці, дзе камісарам тав. Грыгор'еў, адбыўся мітынг байцоў, камандзіраў і палітработнікаў з паводу вагата правакацыйнага ўтаржэння японскіх войск на савецкую тэрыторыю.

Толькі разграміць ворага, але і знішчыць на яго-ж тэрыторыі. Мы заўсёды гатовы даць сакрушальны адпор таму, хто адважыцца парушыць нашы свяшчэнныя граніцы.

Малодшы камандзір тав. Хамякоў у сваім выступленні сказаў:
— Дорага залюшчы японскія самурай за забітых і раненых імі савецкіх байцоў. Вайны мы не хочам, але калі нам яе навязуць, то мы здолеем не

Малодшы камандзір тав. Бандрэчка заявіў: — Улічваючы паружаную міжнародную абстаноўку, я астаюся на пажніўшэй службе ў Рабоча-Сілавскай Чырвонай Арміі і гатую ў любую мінуту ўстаць на абарону заваяванай Кастрычніцкай рэвалюцыі.

Яшчэ цясней згуртуем вакол камуністычнай партыі

З рэзалюцыі калектыва работнікаў Першага менскага радзільнага дома
Мы з глыбокім задаволеннем абдыраем рашучыя дзеянні савецкага ўрада, накіраваныя на захаванне міру. Думка ўрада з'яўляецца думкай усяго многамільянага савецкага народа, заўсёды гатовага да абароны граніцы СССР.
У адказ на наглыу правакацыю зар-

ваўшаёя японскай ваеншчыны яшчэ энергічна будзем змагацца за ўмацаванне магутнасці і абароназдольнасці нашай любімай сацыялістычнай радзімы. Яшчэ цясней згуртуем вакол камуністычнай партыі, вакол любімага правядыра і настаўніка-таварыша Сталіна.

Мітынгі на Беларускай чыгунцы

ГОМЕЛЬ. Ва ўсіх службах Гомельскага чыгуначнага вузла адбыліся мітынгі-пратэсты супроць бяспачнасці і правакацыі японскай ваеншчыны. Намітыгую супрацоўнікаў Упраўлення Беларускай чыгунцы выступіла ўдзельніца беспасадлачнага пералёту па маршруту Севастопаль-Архангельск, капітан-ордынасоц тав. Вера Фёдаруна-Ордынасоц.
У сваім выступленні яна сказала:
— Фашысцкія бандыты ліхаманкава рытукоцца да вайны супроць Савецка-

га Саюза. Апошнія падзеі на Далёкім Усходзе — яркае сведчанне гэтага. Але ніякі буйны ці прабны імперыялістычны дражнікі нам не страшны. Наша сацыялістычная радзіма моцна і непераможна. Мы, ваенныя лётчыкі, на першым закліку большэвіцкай партыі і савецкага ўрада на сваіх баявых караблях выканаем любы загал і паліць у той бок, адкуль пачынецца вораг, і ён будзе знішчаны на яго-ж тэрыторыі.

ПАМЁР К. С. СТАНІСЛАЎСКІ

Камітэт па справах мастацтваў пры СНК СССР з глыбокім жалем паведамае аб смерці геніяльнага мастака сцэны, асавальніка МХАТ, вялікага майстра савецкага мастацтва—народага артыста Савецкага Саюза

Канстанціна Сергеевіча Станіслаўскага
І выказвае сваё спачуванне сям'і любімага і талентыму МХАТ.

Упраўленне па справах мастацтваў пры СНК БССР з глыбокім жалем паведамае аб смерці геніяльнага мастака, майстра сцэны, стваральніка лепшага ў свеце Маскоўскага мастацкага акадэмічнага тэатра (МХАТ), народнага артыста СССР, ордынасоца

Канстанціна Сергеевіча Станіслаўскага
І выказвае сваё шчырае спачуванне сям'і памёршага.
Упраўленне па справах мастацтваў пры СНК БССР,

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ

АГІТАЦЫЯ І ПРАПАГАНДА ВА УБОРАЧНУЮ КАМПАНІЮ

Узровень, на-большавіку правесці ўборку, захавань багаты сталінскі ўрадаў, выканань поўнасьцю і ў тэрмін зладу дзяржаве сельгаспрадуктаў — асноўная задача, якой зараз павінна быць падпарадкавана ўся агітацыйна-масавая прапагандаўская работа на вёсцы.

Сістэматычна праводзіць абмен вопытам работы стаханавцаў ударнікаў, палюрызаваць лепшыя ўзоры стаханавцаў і лепшыя ўзоры сярэдніх і ніжэйшых катэгорыяў рабочых і службовых.

Байцы і камандзіры ўступаюць у рады партыі

Пытанні прыёму ў партыю амаль не сходаўца і парадку для сходаў партарганізацыі ўвогуле, дзе адказным сакратаром партбюро тав. Озераў Лепшыя людзі часці — байцы, камандзіры — ўступаюць у партыю Леніна — Сталіна.

Бумажкоў і іншыя — вырасцыя актывісты. Яны знаходзячыся ў арміі з 1937 года, паспелі праявіць сябе на актыўнай грамадска-палітычнай рабоце. Яны вылучаны памочнікамі палітрукцоў падраздзяленняў. Тав. Касяноў і Васільеў зараз рыхтуюцца да паступлення ў ваенна-палітычнае вучылішча. У гэтым ім аказвае дапамогу ўся партыйная арганізацыя.

Партыйны і беспартыйны агітатары і прапагандысты, якія працуюць у палітычных брыгадах, трактарных атрадах, аграрна-павыні, павыні заместаў, палітычна заахвочваюць і дапамагаюць усім калгаснікам, усім рабочым сёлга саў і МТС важнейшыя рашэнні партыі і ўрада і ў першую чаргу пастанову СНК СССР аб ўборцы ўраджаю 1938 года.

Напрыклад, агітатар тав. Раманоўскі з калгаса «Чырвоная мяля», Анусянскага сельсавета, Заслаўскага раёна, рэгулярна ў брыгадзе з калгаснікамі ў час абеднага перапынку ўравадзіць гутаркі, чытку газет, робіць палітфармацыю аб міжнародным становішчы, аб славянскім перамогах, аб стыхійна будаўніцтве, аб чарговых заплах, якія стаяць перад калгаснікамі данай брыгады, зьяяна па разгортванню стаханавцаў руху, па антырэлігійных пытаннях.

На партыйным сходзе выступілі і таварышы, якія рэкамендуе тав. Кахановіча. Яны гаварылі аб ім, як аб прыкладным, дысцыплінаваным, палітычна пісьменным камандзірам, які дастойна насіць званне, пачэснае званне камуніста. Партыйны сход аднагалосна прыняў тав. Кахановіча ў партыю.

Вялікая праца ў партыю лепшых людзей часці — выдатніцаў баявой палітэрацыі. Яны палюць зьяву з просьбай аб прыняцці іх у КП(б)Б. Зьяву падлілі чалавекі камандзіры тав. Кандрацкі, лейтэнант Мітрушкоў і іншыя.

Цэнтр пажару большавіцкай агітацыі і прапаганды ў час ўборкі ўраджаю трэба перанесці ў поле, у калгасную, сагасную брыгаду, у брыгаду МТС, у зьяву, туды, дзе ідзе клячая праца па ўборцы багатага сталінскага ўраджаю.

Вялікую работу праводзяць агітатары тав. Шчасны ў калгасе «15 год АДПУ» і тав. Драневіч у калгасе «Чырвоны сцяг», Анусянскага сельсавета. Партарганізацыя гэтага сельсавета кіруе агітацыйна-прапагандаўскай работай, дапамагае агітатарам і прапагандыстам сістэматычна праводзіць абмен вопытам паміж агітатарамі і прапагандаўстамі.

Ліквідуючы вынікі школьніцтва, прычыненна гармаціка-булінскай банды і яе прыяпонікамі, партыйная арганізацыя па працягу апошняга месцаў праводзіла вялікую работу па ўцягненню лепшых сьмюў нашай радзімы ў рады камуністычнай партыі. За 6 месцаў 1938 года партарганізацыя папоўніла свае рады на 30 чалавек. А ў мінулым годзе быў прыняты толькі адзін. Характэрна адзначыць тое, што розніца пры гэтым галоўным чынам за лік моладзі — камасольцаў Комсомольскага тав. Новікаў, Касяноў, Мандрыкаў.

Побач з ростам партыйнай арганізацыі значна ўзрастае і камасольская арганізацыя. Калі ў мінулым годзе было прынята толькі 34 чалавекі, то зараз рады камасольска часці папоўнілі больш чым на 100 чалавек. Бюро ВЛКСМ падтрымвала і рэкамендавала для ўступлення ў партыю дзесяці камасольцаў-актывістаў.

Асноўнай формай агітацыі на масавай, палітычнай работы ў полі ў час ўборкі павінны быць гутаркі групавыя і індыўдуальныя, чытка газет, палітфармацыя аб міжнародным і ўнутрынарым становішчы, аб рашэннях палітыі ўрада. Асаблівую ўвагу трэба звярнуць на пастанову актывістаў павыні, вывучань і растлумачвань матэрыялаў Першай Сесіі Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. Шырока ра стлумачвань масам аб бліскачай тэмазе на выбарах блока камуністаў і беспартыйных.

Калгасны, у якіх тав. Раманоўскі, Шчасны і Драневіч праводзяць палітычную агітацыю, занялі перадавое месца па правільнасьці ўсіх гаспадарча палітычных пытанняў.

Ліквідуючы вынікі школьніцтва, прычыненна гармаціка-булінскай банды і яе прыяпонікамі, партыйная арганізацыя па працягу апошняга месцаў праводзіла вялікую работу па ўцягненню лепшых сьмюў нашай радзімы ў рады камуністычнай партыі. За 6 месцаў 1938 года партарганізацыя папоўніла свае рады на 30 чалавек. А ў мінулым годзе быў прыняты толькі адзін. Характэрна адзначыць тое, што розніца пры гэтым галоўным чынам за лік моладзі — камасольцаў Комсомольскага тав. Новікаў, Касяноў, Мандрыкаў.

Побач з ростам партыйнай арганізацыі значна ўзрастае і камасольская арганізацыя. Калі ў мінулым годзе было прынята толькі 34 чалавекі, то зараз рады камасольска часці папоўнілі больш чым на 100 чалавек. Бюро ВЛКСМ падтрымвала і рэкамендавала для ўступлення ў партыю дзесяці камасольцаў-актывістаў.

Рама з гэтым агітатары і прапагандаўцы павінны палюрызаваць лепшыя ўзоры работы ў калгасах, сагсах, МТС, паказаць вопыт стаханавцаў і лепшыя ўзоры калгаснікаў і рабочых, якія змагаюцца за ўзровень прадукцыі ўборкі, за высокую якасьць работы. Агітатары павінны ратуюча змагацца са школьным настроям, лабдаўнасцю і самацямкам ва ўборачнай кампаніі, вырываць заахвочвань і аднаўраджань, павышаць сярэдні калгасніку і рабочых палітычную гільнасьць, накіраваную на тое, каб зьявіліся, да канца граміць усіх воорагаў народа, гнусных агентаў фашызму — трацінкістаў, бухарынскіх, буржуазна-нацыяналістычных і іншых двурожнікаў і бандытаў.

Але ёсьць і такія партарганізацыі, якія агітацыйна-масавую работу зусім агарнулі. Да іх адносяцца партарганізацыя Халецкага сельсавета. Вабурьскага раёна, у якой ядранна была пастаўлена агітацыя Адак, пасля выбару яна зусім спынілася. З агітатарамі, якія працавалі ў час выбару, ніякай работы ніхто не праводзіць. Пасельскаму стварэньню ўражанне, што вальшоў перыяд перадышкі, а райком партыі, ведучы аб гэтым, чамусьці маўчыць.

Ліквідуючы вынікі школьніцтва, прычыненна гармаціка-булінскай банды і яе прыяпонікамі, партыйная арганізацыя па працягу апошняга месцаў праводзіла вялікую работу па ўцягненню лепшых сьмюў нашай радзімы ў рады камуністычнай партыі. За 6 месцаў 1938 года партарганізацыя папоўніла свае рады на 30 чалавек. А ў мінулым годзе быў прыняты толькі адзін. Характэрна адзначыць тое, што розніца пры гэтым галоўным чынам за лік моладзі — камасольцаў Комсомольскага тав. Новікаў, Касяноў, Мандрыкаў.

Побач з ростам партыйнай арганізацыі значна ўзрастае і камасольская арганізацыя. Калі ў мінулым годзе было прынята толькі 34 чалавекі, то зараз рады камасольска часці папоўнілі больш чым на 100 чалавек. Бюро ВЛКСМ падтрымвала і рэкамендавала для ўступлення ў партыю дзесяці камасольцаў-актывістаў.

Агітатары і прапагандаўцы павінны, дапамагаючы брыгадзірам, зьявенням, палюрызаваць дэўную работу ў вылікі абмёржоваць з усімі калгаснікамі і рабочымі.

Партыйныя, совецкія, профсаюзныя, камасольскія і гаспадарчыя арганізацыі павінны скарыстаць увесь вопыт работы, накоплены ў час выбару ў Вярхоўны Совет БССР, прывесці ў рух усю армію агітатару, прапагандаўцаў і культурных работнікаў, павышаць іх арганізацыйны і разгартуць сацыялістычнае спарорніцтва на ўзровень выканань рашэння Соўнаркома СССР аб ўборцы ўраджаю 1938 года, а таксама забяспечыць паспяховае, ў тэрмін і без страт ўборку сталінскага ўраджаю.

Ліквідуючы вынікі школьніцтва, прычыненна гармаціка-булінскай банды і яе прыяпонікамі, партыйная арганізацыя па працягу апошняга месцаў праводзіла вялікую работу па ўцягненню лепшых сьмюў нашай радзімы ў рады камуністычнай партыі. За 6 месцаў 1938 года партарганізацыя папоўніла свае рады на 30 чалавек. А ў мінулым годзе быў прыняты толькі адзін. Характэрна адзначыць тое, што розніца пры гэтым галоўным чынам за лік моладзі — камасольцаў Комсомольскага тав. Новікаў, Касяноў, Мандрыкаў.

Побач з ростам партыйнай арганізацыі значна ўзрастае і камасольская арганізацыя. Калі ў мінулым годзе было прынята толькі 34 чалавекі, то зараз рады камасольска часці папоўнілі больш чым на 100 чалавек. Бюро ВЛКСМ падтрымвала і рэкамендавала для ўступлення ў партыю дзесяці камасольцаў-актывістаў.

Агітатары і прапагандаўцы павінны, дапамагаючы брыгадзірам, зьявенням, палюрызаваць дэўную работу ў вылікі абмёржоваць з усімі калгаснікамі і рабочымі.

Партыйныя, совецкія, профсаюзныя, камасольскія і гаспадарчыя арганізацыі павінны скарыстаць увесь вопыт работы, накоплены ў час выбару ў Вярхоўны Совет БССР, прывесці ў рух усю армію агітатару, прапагандаўцаў і культурных работнікаў, павышаць іх арганізацыйны і разгартуць сацыялістычнае спарорніцтва на ўзровень выканань рашэння Соўнаркома СССР аб ўборцы ўраджаю 1938 года, а таксама забяспечыць паспяховае, ў тэрмін і без страт ўборку сталінскага ўраджаю.

Ліквідуючы вынікі школьніцтва, прычыненна гармаціка-булінскай банды і яе прыяпонікамі, партыйная арганізацыя па працягу апошняга месцаў праводзіла вялікую работу па ўцягненню лепшых сьмюў нашай радзімы ў рады камуністычнай партыі. За 6 месцаў 1938 года партарганізацыя папоўніла свае рады на 30 чалавек. А ў мінулым годзе быў прыняты толькі адзін. Характэрна адзначыць тое, што розніца пры гэтым галоўным чынам за лік моладзі — камасольцаў Комсомольскага тав. Новікаў, Касяноў, Мандрыкаў.

Побач з ростам партыйнай арганізацыі значна ўзрастае і камасольская арганізацыя. Калі ў мінулым годзе было прынята толькі 34 чалавекі, то зараз рады камасольска часці папоўнілі больш чым на 100 чалавек. Бюро ВЛКСМ падтрымвала і рэкамендавала для ўступлення ў партыю дзесяці камасольцаў-актывістаў.

Агітатары і прапагандаўцы павінны, дапамагаючы брыгадзірам, зьявенням, палюрызаваць дэўную работу ў вылікі абмёржоваць з усімі калгаснікамі і рабочымі.

Партыйныя, совецкія, профсаюзныя, камасольскія і гаспадарчыя арганізацыі павінны скарыстаць увесь вопыт работы, накоплены ў час выбару ў Вярхоўны Совет БССР, прывесці ў рух усю армію агітатару, прапагандаўцаў і культурных работнікаў, павышаць іх арганізацыйны і разгартуць сацыялістычнае спарорніцтва на ўзровень выканань рашэння Соўнаркома СССР аб ўборцы ўраджаю 1938 года, а таксама забяспечыць паспяховае, ў тэрмін і без страт ўборку сталінскага ўраджаю.

Ліквідуючы вынікі школьніцтва, прычыненна гармаціка-булінскай банды і яе прыяпонікамі, партыйная арганізацыя па працягу апошняга месцаў праводзіла вялікую работу па ўцягненню лепшых сьмюў нашай радзімы ў рады камуністычнай партыі. За 6 месцаў 1938 года партарганізацыя папоўніла свае рады на 30 чалавек. А ў мінулым годзе быў прыняты толькі адзін. Характэрна адзначыць тое, што розніца пры гэтым галоўным чынам за лік моладзі — камасольцаў Комсомольскага тав. Новікаў, Касяноў, Мандрыкаў.

Побач з ростам партыйнай арганізацыі значна ўзрастае і камасольская арганізацыя. Калі ў мінулым годзе было прынята толькі 34 чалавекі, то зараз рады камасольска часці папоўнілі больш чым на 100 чалавек. Бюро ВЛКСМ падтрымвала і рэкамендавала для ўступлення ў партыю дзесяці камасольцаў-актывістаў.

ПЛЕНУМ ПОЛАЦКАГА РК КП(б)Б

ПОЛАЦК. 6 жніўня адбыўся пленум Полацкага райкома КП(б)Б. У сувязі з пераходам тав. Уралава на работу ў Наркамветы БССР пленум аслабіў не ад работы ў якасьці першага сакратара РК КП(б)Б.

УСТУПАЮЦЬ У РАДЫ КП(б)Б

Храмава Фёпінья Іванаўна, лепшыя стаханавікі запалакавай фабрыкі імя Кірава тав. Каваленка Спэцянкі, Мікуловіч Ольга, зьменны майстар фанернага заводу № 25 тав. Жуковіч Дамітрый і інш.



Новыя выдатныя палітычныя актывісты тав. Шчасны і тав. Драневіч з агітатарамі тав. Касяноў і тав. Мандрыкаў.

ПАДРЫУНАЯ РАБОТА РАЗВЕДАК КАПІТАЛІСТЫЧНЫХ КРАІН І ІХ ТРАЦКІСЦКА-БУХАРЫНСКАЙ АГЕНТУРЫ

У 1925 г. адбыўся XIV з'езд нашай партыі. Гэта быў з'езд, які паставіў на ўвесь рост задачу далейшай рэканструкцыі ўсёй народнай гаспадаркі на аснове арганізацыі сацыялістычнай буйнай прамысловасці. Імяна гэта пытанне стала тады ў цэнтры ўсёй палітыі партыі.

Тым ганебней і тым больш здрадніцкі аказаліся павольныя панов з права-трацінкіскага лагера, якія, як цяпер гэта зусім ясна, былі на ўтрыманні замежных разведкаў. Вядома, што 18 снежня 1926 г. «трацінкіска-зіноўскай алазія», прадаўжачы сваю антыпартыйную падпольную работу, паддала асобную зьяву, па сутнасці апугаўшы партыю, абмёржоваць нашы пільнасьці. Яна скарысталя стварыўшыся ў пачатку 1927 года напружаную міжнародную абстаноўку, характэрным выразьнем якой з'явілася зобойства Войкава ў Варшаве Зайбейства Войкава было несумненна ажыццэўлена пад прамым уплывам і па заданню ўсё той жа «Інтэлідэжэ-Сервіс».

У 1925 г. адбыўся XIV з'езд нашай партыі. Гэта быў з'езд, які паставіў на ўвесь рост задачу далейшай рэканструкцыі ўсёй народнай гаспадаркі на аснове арганізацыі сацыялістычнай буйнай прамысловасці. Імяна гэта пытанне стала тады ў цэнтры ўсёй палітыі партыі.

Таварыш Сталін па гэтым поведку гаварыў: «... калі тады, у першы перыяд новай акампанічнай палітыі, справа развіцця народнай гаспадаркі ў цэлым упярлася ў сельскую гаспадарку, то цяпер яна ўпярэна і ўжо ўпярэна ў прамое разгортванне індустрыі».

Пачатак гэтага этапу ў пабудове сацыялістычнага грамадства быў азнаменаваны зраднымі выступленнем тады называемай «новай апазіцыі» на чале з Зіноўевым і Каменевым. Імяна гэта ў XIV з'ездзе «новае апазіцыя» стала на шлях рэвізіі ленынізма і пачала адставаць трацінкіска-зіноўска-бухарынскую, трацінкіска-зіноўска-бухарынскую ў прамое разгортванне індустрыі.

У 1925 г. адбыўся XIV з'езд нашай партыі. Гэта быў з'езд, які паставіў на ўвесь рост задачу далейшай рэканструкцыі ўсёй народнай гаспадаркі на аснове арганізацыі сацыялістычнай буйнай прамысловасці. Імяна гэта пытанне стала тады ў цэнтры ўсёй палітыі партыі.

Гэта акалічэнне характэрнае «ноўму апазіцыі» як зусім павольную агентуру трацінізма, ператварыўшыся ў алаін з атрадаў замежных разведчых арганізацый.

У 1927 г., праз два годкі, адбыўся XV з'езд партыі, які завяршыў перыяд падрыхтоўкі сацыялістычнай рэканструкцыі і паставіў новую задачу — задачу рэканструкцыі ўсёй народнай гаспадаркі на новай тэхнічнай базе — разгортванне наступнага сацыялізма па ўсёму фронту, задачу ператварэння дробнасялянскай сельскай гаспадаркі ў калектыўную. Гэта задача стала ва

з прыбаваннем у рады партыі. Адкуль яна, што адкрыты пераход гэтых антыпартыйных груп у лагер контррэвалюцыі, арганізацыя ім усялякіх шпіёнскіх, школьніцкіх, дыверсійных і тэрарыстычных актаў, якія потым зьявілі сваё выразьненне ў зладзеіскай зобойстве таварыша Кірава і рэдае іншых зьявішчавань, не былі якімсьці новым зьявішчам, узніклым у перыяд пабудовы сацыялістычнага грамадства і не меўшы сваёй каранья ў мінулым. Варшава контррэвалюцыянай трацінкіска-зіноўскай арганізацыі супроць нашай партыі, супроць совецкай дзяржавы ў перыяд сацыялістычнай рэканструкцыі арганічна зьязана і з наступным развіццём іх барацьбы супроць партыі.

знайшлі сваё выразьненне новыя формы і новыя метады барацьбы буржуазнай контррэвалюцыі супроць пролетарскай дзяржавы.

Ужо ў 1928 г. ЦК нашай партыі ўскрыў сувязь паміж школьніцтвам у Данбасе, у нашай прамысловасці вагогу і замежнымі разведкамі. Каляк тэрнал асабліва буржуазнай контррэвалюцыі з'яўляюцца тое, што няма і не было ў нашай краіне ні адной зямлі супроць совецкай улады, ні аднаго контррэвалюцыянага колектыўна будзь сур'ёзна і прыкметнага зьявішчавань супроць зьязаваньня Кастрычніскай рэвалюцыі, якія не былі зьязаваньня зьявішчавань дзеяньняў найбольш разквіццёвых колаў міжнароднай буржуазіі, якія не былі зьязаваньня міжнароднай буржуазіі. Гэта палажэнне сьведчае прадае радкам фактаў.

У 1921 г. у нашы краіны прыбыў вядомы англііскі прамысловец Уркварт. Гэта чалавек, атрыча залачы атрыманьня канісці, меў яшчэ іншую, больш сур'ёзную мэту — сабраць больш усялякага роду каштоўных разведчых вестак. Яноя справа, што Уркварт, па сутнасці гаворачы, прыехаў для таго, каб арганізаваць шпіёнскую сетку. Зьявішчавань, што перад выездам у СССР ён сабраў агульны сход былых актывістаў руска-азіяцкай карпарцыі, дзе зрабіў наладу аб задачах, якія ён ставіў перад сваёй павольнай у СССР. Ён зьявіў, што большасць тэхнічнага і адміністрацыйнага састава ў нашай прамысловасці знаходзіцца на месцах і чадае звароту сваёй былой гаспадарцы. Місія Уркварты была больш шчыра сьведчае правадом.

«Шахцінска-зіноўска-бухарынская апазіцыя» стала цэнтрам прыцягнення ўсіх антыпартыйных і контррэвалюцыяных элементаў, выкінутых з Комінтэрна, узятых у свае рады яна буржуазныя элементы, беларуска-азіяцкай афіцэраў і стала на шлях арганізацыі контррэвалюцыянай партыі.

«Шахцінска-зіноўска-бухарынская апазіцыя» стала цэнтрам прыцягнення ўсіх антыпартыйных і контррэвалюцыяных элементаў, выкінутых з Комінтэрна, узятых у свае рады яна буржуазныя элементы, беларуска-азіяцкай афіцэраў і стала на шлях арганізацыі контррэвалюцыянай партыі.

«Шахцінска-зіноўска-бухарынская апазіцыя» стала цэнтрам прыцягнення ўсіх антыпартыйных і контррэвалюцыяных элементаў, выкінутых з Комінтэрна, узятых у свае рады яна буржуазныя элементы, беларуска-азіяцкай афіцэраў і стала на шлях арганізацыі контррэвалюцыянай партыі.

«Шахцінска-зіноўска-бухарынская апазіцыя» стала цэнтрам прыцягнення ўсіх антыпартыйных і контррэвалюцыяных элементаў, выкінутых з Комінтэрна, узятых у свае рады яна буржуазныя элементы, беларуска-азіяцкай афіцэраў і стала на шлях арганізацыі контррэвалюцыянай партыі.

«Шахцінска-зіноўска-бухарынская апазіцыя» стала цэнтрам прыцягнення ўсіх антыпартыйных і контррэвалюцыяных элементаў, выкінутых з Комінтэрна, узятых у свае рады яна буржуазныя элементы, беларуска-азіяцкай афіцэраў і стала на шлях арганізацыі контррэвалюцыянай партыі.

«Шахцінска-зіноўска-бухарынская апазіцыя» стала цэнтрам прыцягнення ўсіх антыпартыйных і контррэвалюцыяных элементаў, выкінутых з Комінтэрна, узятых у свае рады яна буржуазныя элементы, беларуска-азіяцкай афіцэраў і стала на шлях арганізацыі контррэвалюцыянай партыі.

«Шахцінска-зіноўска-бухарынская апазіцыя» стала цэнтрам прыцягнення ўсіх антыпартыйных і контррэвалюцыяных элементаў, выкінутых з Комінтэрна, узятых у свае рады яна буржуазныя элементы, беларуска-азіяцкай афіцэраў і стала на шлях арганізацыі контррэвалюцыянай партыі.

«Шахцінска-зіноўска-бухарынская апазіцыя» стала цэнтрам прыцягнення ўсіх антыпартыйных і контррэвалюцыяных элементаў, выкінутых з Комінтэрна, узятых у свае рады яна буржуазныя элементы, беларуска-азіяцкай афіцэраў і стала на шлях арганізацыі контррэвалюцыянай партыі.

«Шахцінска-зіноўска-бухарынская апазіцыя» стала цэнтрам прыцягнення ўсіх антыпартыйных і контррэвалюцыяных элементаў, выкінутых з Комінтэрна, узятых у свае рады яна буржуазныя элементы, беларуска-азіяцкай афіцэраў і стала на шлях арганізацыі контррэвалюцыянай партыі.

«Шахцінска-зіноўска-бухарынская апазіцыя» стала цэнтрам прыцягнення ўсіх антыпартыйных і контррэвалюцыяных элементаў, выкінутых з Комінтэрна, узятых у свае рады яна буржуазныя элементы, беларуска-азіяцкай афіцэраў і стала на шлях арганізацыі контррэвалюцыянай партыі.

«Шахцінска-зіноўска-бухарынская апазіцыя» стала цэнтрам прыцягнення ўсіх антыпартыйных і контррэвалюцыяных элементаў, выкінутых з Комінтэрна, узятых у свае рады яна буржуазныя элементы, беларуска-азіяцкай афіцэраў і стала на шлях арганізацыі контррэвалюцыянай партыі.

«Шахцінска-зіноўска-бухарынская апазіцыя» стала цэнтрам прыцягнення ўсіх антыпартыйных і контррэвалюцыяных элементаў, выкінутых з Комінтэрна, узятых у свае рады яна буржуазныя элементы, беларуска-азіяцкай афіцэраў і стала на шлях арганізацыі контррэвалюцыянай партыі.

«Шахцінска-зіноўска-бухарынская апазіцыя» стала цэнтрам прыцягнення ўсіх антыпартыйных і контррэвалюцыяных элементаў, выкінутых з Комінтэрна, узятых у свае рады яна буржуазныя элементы, беларуска-азіяцкай афіцэраў і стала на шлях арганізацыі контррэвалюцыянай партыі.

«Шахцінска-зіноўска-бухарынская апазіцыя» стала цэнтрам прыцягнення ўсіх антыпартыйных і контррэвалюцыяных элементаў, выкінутых з Комінтэрна, узятых у свае рады яна буржуазныя элементы, беларуска-азіяцкай афіцэраў і стала на шлях арганізацыі контррэвалюцыянай партыі.

«Шахцінска-зіноўска-бухарынская апазіцыя» стала цэнтрам прыцягнення ўсіх антыпартыйных і контррэвалюцыяных элементаў, выкінутых з Комінтэрна, узятых у свае рады яна буржуазныя элементы, беларуска-азіяцкай афіцэраў і стала на шлях арганізацыі контррэвалюцыянай партыі.

«Шахцінска-зіноўска-бухарынская апазіцыя» стала цэнтрам прыцягнення ўсіх антыпартыйных і контррэвалюцыяных элементаў, выкінутых з Комінтэрна, узятых у свае рады яна буржуазныя элементы, беларуска-азіяцкай афіцэраў і стала на шлях арганізацыі контррэвалюцыянай партыі.

«Шахцінска-зіноўска-бухарынская апазіцыя» стала цэнтрам прыцягнення ўсіх антыпартыйных і контррэвалюцыяных элементаў, выкінутых з Комінтэрна, узятых у свае рады яна буржуазныя элементы, беларуска-азіяцкай афіцэраў і стала на шлях арганізацыі контррэвалюцыянай партыі.

РЭЧЫЦКІЯ ВЕЧАРЫ

Нашу ўвагу прыцягнула вялікая аб'ява, выведзеная рукой воштыгача рысавальшчыка. Гэта аб'ява амаль кожны дзень вісіць пры ўваходзе ў парк гор. Рэчыца.

Піліся шчокі, заблішчалі вочы. Але ў куткі часе малалыя людзі засмуціліся. Гарманіст апрача полькі і вальса шчога не умеў іграць. А малалы-ж людзі патрабавалі.

«Сад над Дняпром. Вялікае масавае гуляньне». Настольныя ігры і б'ярд-Пачатак у 9 гадзін вечара.

Раптам у адным з куткоў парку, спачатку піха, пасля ўсё гуней і гуней зарадаілася крылатая песьня аб разліме, аб славянскіх соках сталінскай зьяіцы. Мы пачылі туды і ўступілі ў доўгую, жывую гутарку з моладзю. Там былі служачыя гарадскіх і раённых устаноў, малалыя рабочыя п'яковага заводу «Інтэрнацыянал», запалакавай фабрыкі «Х Кастрычнік», лесазавада імя С. М. Кірава.

Ужэ надыходзіць жаданы

НЕ ДАПУСКАЦЬ ПЕРАСТОЙВАННЯ ІЛЬНУ ў ПОЛІ!

У ГОРКАХ НЕ СПЯШАЮЦА З УБОРКАЙ ІЛЬНУ

На калгасных палях шырокім дыяганам раскінуліся ільняныя пасевы. Шаліцца на ветры буныя галоўкі выспеўшага ільну, вырашчанага калгаснікамі Горкаўскага раёна.

Праходзяць лепшыя тэрміны ўборкі. Лён пераспявае. З кожным днём вадажыя цераблення растуць вялікія страты, губляюцца якасць ільнапрадукцыі. Гэтага, відавочна, не раўнуеюць кіраўнікі раёна. У Горках яўна не спяшаюцца, каб хутчэй і высока якасна ўбраць лён, абмалатіць і разаслаць яго.

План цераблення ільну раён выканаў на 47,5 проц. На калгасных палях стаіць каля трох тысяч гектараў ільну, даступнага поўнай спекасці.

Марудныя тэмпы ўборкі ільну ў значнай ступені з'яўляюцца вынікам таго, што ў раёне дрэнна арганізавана машынае церабленне. 38 ільнацерабілак, якія ёсць у Горкаўскай, Ленінскай і Ліхачоўскай МТС, павінны ўбраць 1810 гектараў. На 6 жніўня план машынага цераблення ільну выканан не больш як на 35 проц.

У многіх месцах ільнацерабілі цэлымі днямі прастайваюць. Так, у калгасе «Чырвоны ўсход», Каменскага сельсавета ўжо два тыдні прастайвае ільнацерабіла «ВНПІ-5» Ленінскай МТС (дырэктар тав. Грышкевіч). Ільнацерабіла прастайвае выключна таму, што яна не адрамантавана. Нават трактар да гэтай церабілы прыслаў няспраўны.

З першых-жа дзён работы ў калгасе імя Варашылава, Каменскага сельсавета, выбылі са строю 2 ільнацерабілі Ленінскай МТС. Дырэктар МТС Грышкевіч і механікам Казлову і Прахорэнку і раён было вядома, што перш чым прыступіць да работы на гэтых ільнацерабілках, трэба было выправіць перакося рам, які ёсць ў гэтых машынах. Гэтыя дэфекты не былі выправлены ў час рамонту, і ільнацерабілі выбылі са строю.

Масавыя прастой ільнацерабілак прывялі да таго, што Ленінская МТС замест плана машынага цераблення ільну ў 480 гектараў на 6 жніўня выпрацавала ўсяго толькі 80 гектараў.

Не на многа лепшае становішча і ў Горкаўскай МТС. Тут ёсць 14 ільнацерабілак. Адна машына зусім не была адрамантавана. Другая ільнацерабіла перад работай не была адрамантавана і выбыла са строю.

Нельга сказаць, каб факты агіднага цераблення ільну не былі вядомы райкому партыі, райвыканкому. Прыходзіць толькі злівацца, чаму райком партыі (секратар тав. Зайцаў) і райвыканком (старшыня тав. Рейнгольд) мірацца з такім ганебным становішчам, калі на палях раёна пераспявае лён, а ільнацерабілі прастайваюць.

У раёне ёсць многа выдатных зьвяноў, якія па-большэйшай арганізавалі работу на ўборцы ільну. Зьвяноў калгаса «Чырвоная Альховка», Маслакоўскага сельсавета, Ульяна Міронава і Мар'я Кабышава, якія змагаюцца за рэкорды ўраджаю ільну, паспяхова закончылі церабленне і правялі абмалот і расцілі ільну.

Выдатна працуюць ільнацерабільнікі Горкаўскай МТС тт. Паўчоўскі і Старацін. Ільнацерабільніцы Паўчоўскі на сваёй машыне «ВНПІ-5» высакака якасна ўваспяралі 59 гектараў ільну, Старацін — 54 гектары, перавыканаўшы сезонную норму.

Аднак, вопыт перадавых ільняводцаў не стаў дапамогаю ўсёй калгаснай масе, усіх ільнацерабільшчыкаў.

С. НАЗНАЧЭУ.



Уборка ільняны камбайнам «Комунар» у калгасе «III Інтернацыянале», Чырвонабарэжскага сельсавета, Жлобінскага раёна, камбайнерам В. Ф. Гаруновым (Жлобінская МТС). Фото С. Грына.

ЗА 150 ГЕКТАРАЎ НА ІЛЬНАЦЕРАБІЛЦЫ

Ільнацерабільшчыкам я працую трэці год. У мінулым годзе на сваёй машыне «ВНПІ-5» я выпрацаваў 124 гектары ільну. У гэтым годзе я ўзяў на сябе абавязальства выканаць план цераблення на 300 проц., даць 150 гектараў.

Машына павінна працаваць бесперабойна. Яшчэ з самай вясны я асабіста стараюся адрамантаваць яе і забяспечыць сябе неабходнымі запчасткамі часткамі (шарніры, гукі, муфты і інш). Уборку ільну я спаткаў у поўнай гадоўнасці.

У працэсе работы ўсё можа здарыцца. Задача ільнацерабільшчыка — умець быстра, на-хаду знішчаць усякі дэфекты і няспраўнасці.

Вось у мінулым годзе быў такі выпадак. Выехаў я ў поле ў першы раз на новай машыне. Машына закарпыцілася. Я заўважыў, што шпілікі транспарціра на аваротным холдзе не скіпаюць лён. Я над гэтым мошна задумаўся. Дзе корань зла? Добра абдумаўшы, я прышоў да вываду, што ў канструкцыі транспарціра ёсць дэфект. Для таго, каб шпілікі добра скіпалі лён, яны павінны быць усе роўнымі, яны павінны быць завола, а канцы іх павінны быць сагнутыя ў адваротны бок пад вуглом 50—60 градусаў.

Так я і зрабіў. І дэфект быў знішчаны. І зараз гэты вопыт стаў дастапаем усіх ільнацерабільшчыкаў нашай МТС.

Пяць дзён, як ідзе масавая ўборка ільну. Я спаборнічаю з ільнацерабільшчыкам тав. Белым, які ў мінулым годзе заняў першынства сярод ільнацерабільшчыкаў нашага раёна і БССР. Спаборнічалі — гэта значыць па-ўдарнаму, па-стаханаву працаваць. Увесь рабочы дзень у мяне поўнацэнна загрузіла. Ні адна хвіліна не праладала марна. За першыя 5 дзён я выпрацаваў 50 гектараў, г. зн. поўнацэнна выканаў свой план. Як-жа я працую?

Машыну трэба любіць, за ёй трэба даглядаць, як маці лагладае свай дзіця. Дасканала чыстка машыны, змазка — закон кожнага церабільшчыка, і я яго строга выконваю. Перш чым прыступіць да работы, я правільна рэгулірую ўсе часткі ільнацерабілі. Вядучы пас я рэгулірую так, каб ён не меў ні б'юкоўкі, ні перацяжкі, каб не «іграў» і не апалаў уніз. Дзяліцелі я рэгулірую так, каб яны мелі невялікі ўхіл па ходу машыны ў левы бок. Гэта асабліва важна пры ўборцы ільну на мяккай глебе і на зборках, бо на такіх глебах машына мае занос у правы бок.

Дзяліцелі, які і шпілікі транспарціра

ра, таксама маюць свой дэфект. Яны маюць занадта шырокі захват, што зніжае якасць цераблення. Не асабліва высокі лён пасля праходу ільнацерабілі звычайна астэіцца ў палосках. Каб унікнуць страты ільну, я заднюю частку дзяліцеля звужваю, і лён, які быў ён ні быў вышэй, выбіраецца чыста.

Правільна кіраваць машынай у часе работы і ўмець рэгуліраваць рычагом або вінтом пад'ёмку і спуску машыны — гэта асноўнае ў рабоце церабільшчыка. Гэта неабходнае галоўным чынам выклікаецца няроўнасцю глебы і няроўнамерным ростам ільну. Некаторыя церабільшчыкі, працуючы на сугліністай глебе, калі машына звычайна дае праспускі, наліваюць рэмень. Гэта не толькі не павышае якасць цераблення, але і адмоўна ўплывае на зношванне самых пасаў, асобных частак машыны і яна яшчэ больш перагружаецца. Я раблю інакш. Працуючы на такіх участках, я гэты дэфект устрымаю шляхам рэгуліроўкі церабільных ролікаў.

У рабоце ільнацерабільшчыкаў вялікую ролю адыгрывае трактарыст. Паміж трактарыстам і ільнацерабільшчыкам павінна быць узгодненасць у рабоце. Апрача ўмелага ваджэння трактара, трактарыст павінен сачыць за тым, каб не пападаліся розныя перашкоды: карчы, каменні, разоры. Ён павінен уважліва прыслухоўвацца да работы ільнацерабілі, дакладна выконваць распараджэнні ільнацерабільшчыка. Усе гэтыя якасці мае трактарыст тав. Пруднік, а я ім я працую.

У рабоце аграгата не малую ролю адыгрывае пастаяннае звязно, якое павінна падрыхтоўваць участкі і абіраць вузлы ў часе працы. Я так і раблю. У кожным калгасе я патрабую, каб да аграгата прымаюць пастаянных людзей. Зараз я працую ў калгасе імя Варашылава. У мяне звязно 8 калгаснін. Чатыры з іх падрыхтоўваюць участкі і чатыры знаходзяцца пры машыне. Кожная з іх добра ведае, што трэба рабіць.

Радасна жыць і працаваць на советнай зямлі. Веласці, што працуюць на сваю сацыялістычную дзяржаву і на самога сябе. І гэта прыдае яшчэ больш сілы і энергіі. Я пярэда ўз'яўнен, што ўзяты абавязальствы выпрацаваць 150 гектараў ільну я выканаў.

Архі Ільнявецкі КУЛЬГАВЫ, ільнацерабільшчык-стахановец Бешенчыцкай МТС, кандыдат на Усевазначнай сельсагаспадарчю выставі.

ра, таксама маюць свой дэфект. Яны маюць занадта шырокі захват, што зніжае якасць цераблення. Не асабліва высокі лён пасля праходу ільнацерабілі звычайна астэіцца ў палосках. Каб унікнуць страты ільну, я заднюю частку дзяліцеля звужваю, і лён, які быў ён ні быў вышэй, выбіраецца чыста.

Правільна кіраваць машынай у часе работы і ўмець рэгуліраваць рычагом або вінтом пад'ёмку і спуску машыны — гэта асноўнае ў рабоце церабільшчыка. Гэта неабходнае галоўным чынам выклікаецца няроўнасцю глебы і няроўнамерным ростам ільну. Некаторыя церабільшчыкі, працуючы на сугліністай глебе, калі машына звычайна дае праспускі, наліваюць рэмень. Гэта не толькі не павышае якасць цераблення, але і адмоўна ўплывае на зношванне самых пасаў, асобных частак машыны і яна яшчэ больш перагружаецца. Я раблю інакш. Працуючы на такіх участках, я гэты дэфект устрымаю шляхам рэгуліроўкі церабільных ролікаў.

У рабоце ільнацерабільшчыкаў вялікую ролю адыгрывае трактарыст. Паміж трактарыстам і ільнацерабільшчыкам павінна быць узгодненасць у рабоце. Апрача ўмелага ваджэння трактара, трактарыст павінен сачыць за тым, каб не пападаліся розныя перашкоды: карчы, каменні, разоры. Ён павінен уважліва прыслухоўвацца да работы ільнацерабілі, дакладна выконваць распараджэнні ільнацерабільшчыка. Усе гэтыя якасці мае трактарыст тав. Пруднік, а я ім я працую.

У рабоце аграгата не малую ролю адыгрывае пастаяннае звязно, якое павінна падрыхтоўваць участкі і абіраць вузлы ў часе працы. Я так і раблю. У кожным калгасе я патрабую, каб да аграгата прымаюць пастаянных людзей. Зараз я працую ў калгасе імя Варашылава. У мяне звязно 8 калгаснін. Чатыры з іх падрыхтоўваюць участкі і чатыры знаходзяцца пры машыне. Кожная з іх добра ведае, што трэба рабіць.

Радасна жыць і працаваць на советнай зямлі. Веласці, што працуюць на сваю сацыялістычную дзяржаву і на самога сябе. І гэта прыдае яшчэ больш сілы і энергіі. Я пярэда ўз'яўнен, што ўзяты абавязальствы выпрацаваць 150 гектараў ільну я выканаў.

Архі Ільнявецкі КУЛЬГАВЫ, ільнацерабільшчык-стахановец Бешенчыцкай МТС, кандыдат на Усевазначнай сельсагаспадарчю выставі.

ДЗЕ ЗМАЛОЦЬ ЗЯРНО?

Калгасы Парыцкага раёна, які і калгасы ўсёй нашай рэспублікі, з'ялі ў гэтым годзе надзвычай багаты ўраджай.

Значна вырае ў сёлетнім годзе ў парэўнанні з мінулым годам і прапазён, Калгаснікі, атрымаўшы першыя авансы, шырокім патокам накіроўваюцца на млыны для абмалоту зярна.

Аднак, рад арганізацыі і асобныя гаспадарнікі раёна яшчэ не здолелі да гэтых пор адрамантаваць млыны, які след падрыхтавацца для прыёмкі і апрацоўкі зярна.

Ірм свядчаннем гэтага з'яўляюцца млыны ў мястэчку Шацікі. У гэтым млыне, які абслугоўвае навакольнае калгасы, на працягу некалькіх год «не могуць» адрамантаваць грэчэбную і ячменную крупадэргі. Калгаснікі калгаса «Лённая доля», Баравікоўскага сельсавета, прыходзяць на млын 27 ліпеня, прасядзеці там больш трох дзён, пакуль дабіліся абмалоту зярна.

Кіраўнікам Парыцкага раёна неабходна зараз-жа прыняць самыя дзейсныя меры для таго, каб гэты прырэд ліквідаваць і наладзіць нармальную работу млыноў.

НАЛГАСНІК.

НЕ КЛАПОЦЦА АБ СВАІХ ВЫБАРШЧЫКАХ

Нова-Беліца з'яўляецца адным з прамысловых цэнтраў Гомельскага вобласці. Працоўныя Нова-Беліцы не могуць кірыцца з тым, што іх дабрабыт так дрэнна арганізаван. І сапраўды, прыходзіцца злівацца. Ородзі ёсць, матэрыял ёсць і рабочая сіла ёсць, там-ж прыходзіцца насельніцтву хадаць па паломных тратурах і са некалькі кілометраў па вадз?

А гэта велікі праоста.

Гомельскі горавет і думаць не хоча аб патрабаваннях насельніцтва Нова-Беліцы. Іх гэта зусім не турбуе.

Не лепш абстаіць справа з ларкамі на акраінах Нова-Беліцы. На Самойлаўцы, дзе пражывае каля 5 тысяч жыхароў, няма ні аднаго ларка. Насельніцтва вымушана хадаць за 4 кіламетры ў Нова-Беліцу за прадуктамі першай неабходнасці — хлебам, цукрам і інш.

Калі-ж, нарэшце, работнікі з Гомельскага горавета прымуць да ліквідацыі шкодніцтва ў гэтай справе? Р. ШУХАНОВІЧ.

ПАТУРАЮЦЬ ЗЛОСНЫМ НЕПЛАЦЕЛЬШЧЫКАМ

У раззе сельсаветаў Кіраўскага раёна праводзіцца школьная антыдзяржаўная практыка патураіны аднаасобнікам, якія з'яўна не выконваюць свае абавязкі перад дзяржавай. У выніку гэтага патураіны план на месцастаўках аднаасобнікам раёна выканан усяго толькі на 10 проц., па малакопастаўках — 12 проц., па сельгаспадатку — 38 проц., а па культбазу, 1938 года — на 5 проц.

Такое ганебнае выкананне аднаасобнікамі абавязальстваў перад дзяржавай чамусьці не турбуе раёнага ўпаўнаважанага наркамата загатовак тав. Аліоўска і загадкава раённа-дэлега тав. Ляўянона. Раёныя партыйна-комсамольскія і прафесіянальныя арганізацыі таксама не праводзяць ніякай палітыка-масавай работы вакол выканання дзяржаўных абавязальстваў.

ПРЫСАВЕЦ.

Жанчыны асобага раёна Кітайскай рэспублікі

Асобага раён Кітайскай рэспублікі — гэта, як вядома, былы Паўночна-Заходні советны раён, які быў пераіменаван у рэзультат пагаднення паміж кітайскай кампартыі і Гомініанам. Ён размешчан у пагранічных раёнах трох правінцый — Шэньсі (паўночная частка), Нінся (паўднёвая частка) і Ганьсу (паўночная частка). Таму Асобага раён імянуецца таксама Шэньсі-Нінся-Ганьскай пагранічнай раёна.

Пад кіраўніцтвам кітайскай кампартыі гэты раён ператварыўся ў базу напівнальна-вызваленчай барацьбы кітайскага народа. Тая работа, якая праводзіцца ў гэтым раёне, мае гістарычнае значэнне. Усе чэсныя кітайскія партыі вывучаюць вопыт Асобага раёна, каб скарыстаць у барацьбе супроць японскіх захватчыкаў.

У гэтай гістарычнай рабоце, якая праводзіцца ў Асобым раёне, адно з першых месца займаюць жанчыны. Усе жанчыны раёна, за самым малым выключаннем, актыўна ўключыліся ў нацыянальна-вызваленчы рух. Яны нярэдка ідуць нават наперадзе мужчын.

Жанчыны раёна асобым раёне падрадкаван асабліва генеральнай задачай — нацыянальна-вызваленчай вайне. Гэне ральным лозунгам жаночага руху з'яўляецца мабілізацыя і арганізацыя ўсіх жанчын на барацьбу за абарону Асобага раёна, Паўночнага Захада і Усяго Кітая на ўзлеах на ўсёх відах ваенна-мабілізацыйнай работы. У гэтых адносінах дасягнуты велізарныя поспехі.

Жаночыя арганізацыі створаны ва ўсіх сёлах, раёнах і павятах раёна. Выбары ў гэтыя арганізацыі праводзяцца дэмакратычным шляхам. Кож-

ныя 20 жанчын выбіраюць аднаго дэлегата ў сельскія жаночы дэлегацкі сход, а 50 жанчын — у раёныя жаночы дэлегацкі сход і т. п. Сельскія, раёныя і павятовыя жаночы дэлегацкія сходы з свайго асноўнага выбіраюць камітэты, якія і праводзяць усю работу.

У гэтым годзе ў Міжнародны жаночы дзень — 8 сакавіка ў Яньані (сталіца Асобага раёна) адкрылася жаночая канферэнцыя ўсяго раёна. Прымае ўдзел каля 130 дэлегатак. У работах канферэнцыі прынялі ўдзел прадстаўнікі ЦК КПК і Урада Асобага раёна. Прысутнічалі таксама прадстаўнікі жаночых арганізацый правінцы Хэнань і горада Сіань (галоўны горад правінцы Шэньсі).

На гэтай канферэнцыі быў створан вышэйшы адзіны кіруючы орган жаночага руху Асобага раёна — «Аб'яднаная таварыства жанчын усіх груп пагранічнага раёна». Гэта таварыства аб'яднае ўсіх арганізаваных жанчын Асобага раёна, іншымі словамі, дзве трэці ўсяго жаночага насельніцтва раёна.

Апрача таго, у Асобым раёне існуе мноства іншых жаночых арганізацый спецыяльнага характару, накіраваных на ачышчэнне арміі самаабароны, атрады маладога авангарда. Паўночна-Заходняга атрады па абслугоўванню ваенных раёнаў, камітэты па ліквідацыі непісьменнасці, камітэты па разбітванню ног і т. д. Дзейнічаюць профсаюзы, усе таварыствы нацыянальнага выратавання і т. д. Таксама маюць жаночыя аддзель.

Жанчыны Асобага раёна натхняюць сваіх мужоў, сям'ю і братоў уступаць у армію і іці на фронт біць ворага. Кожны раз, калі урад раёна аб'яўляе

новы набор, праводзіць мабілізацыю, мноства жанчын выступаюць у якасці добраахвотных агітатараў. Яны не абмяжоўваюць агітатый у сваіх сем'ях. Яны заключваюць у сваіх дэлегацкіх сходах дагаворы аб спаборніцтве — за мабілізацыю на фронт 4—5 мужчын.

Урад раёна і грамадскія ўсмерна дазважваюць і адначаюць такіх жанчын, арганізуюць з іх жаночыя актыўны. Гэтыя актыўніцы вядуць вялікую растлумачальную работу сярод больш адсталых жанчын.

Для таго, каб неспадарна дапамагчы франтавым рабоце, жанчыны раёна арганізавалі так званы Паўночна-Заходні атрад па абслугоўванню ваенных раёнаў. На чале гэтага атрады стаіць вядомая левая пісьменніца Дін Лін. Гэты атрад ужо некалькі месяцаў вядзе велізарную работу ў раёнах, у якіх апярэдуе 8-я армія, у тылу японцаў. Байцы атрады дапамагаюць камандванню арміі ў ажыццяўленні важнейшых задач па ўсталяванню адзінаства паміж арміяй і народам, па палітычнаму выхаванню войск, па ўмацаванню воінскай дысцыпліны, догляду за раненымі і т. п. Атрад усюды нарыстаецца надзвычайнай папулярнасцю і любоўю і заслужыў славу ва ўсім Кітаі. Спачатку ў атрады было каля 20 жанчын, а зараз ужо звыш 50.

Звычайнай для жанчын усяго Асобага раёна з'яўляецца санітарная работа збоку афарывання і т. п. Ва ўсіх сёлах арганізаваны камітэты па збору падарункаў, санітарныя атрады, атрады па спірты адзення і т. д. У снежні мінулага года, калі ўпершыню прыведзены шырокі збор афарывання ў падарункі байцам, — жанчыны раёна далі 80.000 пар рукавіц і пакоў,

значна перакрышы першапачаткова ўстаноўленую колькасць. Усяго ў раёне ў сучасны момант ёсць 1.663 атрады па збору падарункаў байцам — 8.415 чалавек; 828 атрады па спірты адзення — 4.160 чалавек; 825 пашывальных атрады — 5.796 чалавек; 1.663 санітарныя атрады — 8.415 чалавек.

Жанчыны раёна ўступаюць у армію самаабароны для таго, каб атрымаць тыя ваенную падрыхтоўку, замяніць мужчын у справе аховы тылу. У Асобым раёне ў армію самаабароны могуць уступаць усе жанчыны ва ўзросце ад 18 да 30 год з незабітаванымі нагамі, маладзёў 18 год уступаюць у атрады маладога авангарда. У студзені 1938 года ў 11 павятах з атрады маладога авангарда ў армію самаабароны было пераведзена 8.015 чалавек у тым ліку 1.182 жанчыны. У той жа час у рады маладога авангарда ўдзельнічае новае папаўненне ў колькасці 6.888 чалавек, у тым ліку 1.811 жанчын. У адным толькі павеце Яньань жаночая армія самаабароны налічвае 1.050 чалавек.

Усяго ў Асобым раёне жаночая армія самаабароны налічвае 10.212 чалавек, а ў атрадах маладога авангарда жанчын — 2.666. Усе яны праходзяць ваенную падрыхтоўку і выконваюць работу па ахове ларог і важных пунктаў і па знішчэнню здрадлікаў. Для гэтай апошняй вядучы створан атрад па знішчэнню здрадлікаў, які ў сучасны момант налічвае 3.084 чалавекі.

Жанчыны раёна горада адгукнуліся на падліску на пазыку выратавання бацькаўшчыны на збор зярна на выратаванне бацькаўшчыны. У гэтым руху прынялі ўдзел 15.000 жанчын. Сяляні неслі ўраду сваё зярно, работніцы — сваю зарплату. У сем'ях адчуваць чых нелахот у зярне, жанчыны што дзёна адмаўляюцца ад адной ядлі для таго, каб эканомлена такім чынам харчарудкі перадаць ураду на справу палітычнага харчавання арміі. Усе комсылы жанчын раёна накіраваны на інтарэсы фронту.

Жанчыны Асобага раёна актыўна ўдзельнічаюць у вытворчасці. У раёне ёсць чыста жаночыя фабрыкі — тут усе пасты заняты выключна самімі жанчынамі, пачынаючы ад дырэктара фабрыкі і канчаючы кур'ершай. На ўсіх фабрыках раёна работніцы высока ўзнялі прадукцыйнасць працы для таго, каб не толькі выканаць намечаны план, але і перакрышы яго. Работніцы праводзяць паміж сабой спаборніцтва на павышэнне колькасці і якасці прадукцыі. На сіле жанчыны замяняе мужчын, пайшоўшага на фронт. Ва ўсіх сёлах арганізаваны жаночыя гурткі па вывучэнню вытворчасці і гурткі працоўнага ўзаемадапамогі. Пры аб'яўленым жаночым таварыстве створан вытворчы камітэт, які кіруе ўсёй гэтай работай па далучэнню сялянкі да вытворчасці. Толькі ў 18 павятах было створана 14.501 жаночы гурток па вывучэнню вытворчасці з удзелам 35.594 жанчын. Усяго ў Асобым раёне на ўдзел у вытворчасці было арганізавана 50 проц. жанчын.

Велізарная работа праводзіцца ў Асобым раёне па ліквідацыі непісьменнасці сярод жанчын. У кожным сёле у кожным гарадку створаны гурткі па ліквідацыі непісьменнасці. Гэту справу ўзначальвае камітэт па ліквідацыі непісьменнасці, які прадуе пад кіраўніцтвам аб'яўленага жаночага таварыства. У сучасны момант усяго ў сёлах Асобага раёна налічваецца 1.630 гурткоў па ліквідацыі непісьменнасці, у якіх навучаецца 35.490 чалавек.

Таксама зусім роўнапраўна жанчына на вытворчасці, атрымліваючы зарплату на тых-жа падставах што і мужчына — у залежнасці ад кваліфікацыі. Урад увёў 8-гадзінны рабочы дзень. Большасць работніц, аднак, звыклі, што ў сучасны момант першыя нацыянальна-вызваленчай вайны яны добраахвотна жалаюць працаваць больш. Тады ўрад дазволіў ім працаваць больш пастаянна аднаведна павялічыць зарплату. Для пажарных работніц удзелен 4-месячныя вольдусы з за-

ваннем зарплаты. Апрача таго, на роды выдзяляе 20 далараў. Для работніц створаны вясняны школы, школы для сям'ю і братоў, клубы і т. п. У вёсках сялянкам прадстаўляюцца рознастайная дапамога ў выглядзе насення, рабочай жывёлы, у выглядзе арганізацыі стаянчай рабочай жывёлы, таварыстваў ўзаемадапамогі, развіцця сельскай кааперацыі і т. п.

Сем'ям байцоў аказваюцца асобныя ільготы накіравані воллуску кааператыва тавараў па паніжэнных цэнах, пераважнае права пакушкі дэфіцытных тавараў і т. п.

Служачы таксама атрымліваюць вольдусы па пажарнасці — у размеры 3 месяцаў. Ім таксама на роды выдзяляе 20 далараў.

У Асобым раёне створана 500 дзіцячых садоў, ахалюшчых 9.000 чалавек, а таксама школы для сям'ю і братоў сямей антыяпонскіх байцоў — на 400 чалавек. У снежні 1937 года было прыступлена да арганізацыі ясель, каб дапамагчы жанчынам, якія прымаюць актыўны ўдзел у антыяпонскай рабоце.

Падрыхтоўшы жаночага актыва аддаюць увагу ўсе навуцальныя ўстановы, створаныя ў раёне

У МАСКВУ — НА СЕСІЮ

Учора выбранікі беларускага народа — депутаты Вярхоўнага Савета СССР — перад ад'ездам у Маскву на Другую Сесію сацыялістычнага парламента адзінай у свеце, сапраўды дэмакратычнай краіны Савецкага Саюза сабраліся ў сталіцы БССР, у Менску.

Тут Герой Савецкага Саюза тав. Дзянісаў і знатная дзярка — зараз старшыня калгаса «Заветы Ільіча», Выхаўскага раёна, тав. Еўменава, прафесар Віцебскага ветэраінаўскага інстытута тав. Белкін і інструктар стэханаўскіх метадаў работы магілёўскай швейнай фабрыкі тав. Лісунова, славуці конно-арляносец тав. Ватюкін і інш.

Усе яны в'язуць у Крэملі вялікаму правядзьму, настаўніку і другу таварышу Сталіну гераічныя пагучкі бязмежнай любові і ўдзячнасці беларускага народа за шчасце і радасць, за квітнеючую радзіму, за высябае, мажоннае жыццё. Яны в'язуць яму клятву беларускага народа — моцна трымаць на замку граніцы сваёй радзімы.

З вялікім вытворчым уздымам на фабрыках і заводах, з новымі пераможамі на калгасных полях праважалі працоўныя сваіх пасланцоў у Вярхоўны Совет СССР.

Каробка-апіроўвачны прх барысаўскай запалкавай фабрыкі імя С. М. Кірава, дзе працуе майтрам комсамольска-маладзёжнай змены депутат Вярхоўнага Савета СССР тав. Е. С. Журанкова, выканаў свой лічбавы вытворчы план на 114 проц.

Рыхтуючыся да Другой Сесіі Вярхоўнага Савета СССР, комсамольска-стэханаўскія фабрыкі ўстанавілі новыя вытворчыя ўсесаюзныя рэкорды. Малыністка эпікэроўскай машыны тав. Замятвіцкая пры норме 40.000 каробак за змену выпрацавала 62.000 каробак. Стэханаўка гэтай-жа змены тав. Бурацкі праз дзень перакрыла рэкорд тав. Залатаніцкай, выпрацаваўшы 63.000 каробак. У каробачным цэху стэханаўска тав. Хоміцкая пры норме выпуску 76.000 каробак выпрацавала 100.000.

Паспяхоным завяршэннем уборачнай кампаніі праважалі калгаснікі сельгасарцелі «Заветы Ільіча», Выхаўскага раёна, свайго старшынё — депутата Вярхоўнага Савета СССР тав. С. С. Еўменава.

— Перадаў ад нас, Суклета Сілкаўна, — сказаў на развітанне яны ёй, — нашаму любімому бацьку таварышу Сталіну, што мы сьвята выконваем яго мудрыя ўказанні аб чэсных адносінах да працы і калгаснага добра, што мы з кожным днём становімся яшчэ больш мажоннымі, а наш калгас сапраўды большывіцкі.

Учора депутаты Вярхоўнага Савета СССР скорым поездам выехалі ў Маскву.

У ГОНАР СЕСІІ

ВІЦЕБСК. (Па тэлеграфу). 6 жніўня комсамольца тав. Т. Падкошачаў у спарборніцы на дастойную сустрэчу Другой Сесіі Вярхоўнага Савета СССР і XX-годдзя ВЛКСМ дабілася новага вытворчага рэкорда. Яна заклікала 910 пар дзяўчат пачаць пры норме 465.

ХАНІНА, дырэктар фабрыкі «НІМ».



5 жніўня на маскоўскім стадыёне «Дынама» адкрылася ўсесаюзная юбілейная спартакіада РСЧА, Ваенна-Марскога Флота, НКВД і «Дынама». НА ЗДЫМКУ: група удзельнікаў спартакіады — прадстаўнікі Чырвонага флота.

ПАДРЫХТОўКА ДА ДНЯ АВІАЦЫІ

Менскі аэраклуб імя Молакава ўзмонна рыхтуецца да Дня авіацыі — 18 жніўня. Кожны дзень вучыць правадзяць практычныя заняткі. Разгортаецца сацыялістычнае спарборніцтва за дастойную сустрэчу XX гадавіны ВЛКСМ. 18 жніўня будуць праведзены вынікі спарборніцтва. Прыўрочваецца выпуск групы інструктараў.

На прапрыёмствах і ў навучальных установах горада праводзяцца лекцыі аб Дні авіацыі. На сходах працоўных работнікі аэраклуба будуць адчытваць аб рабоце аэраклуба.

У першу імя Горкага арганізоўваецца фотавітрэна, якая адлюструе роў і дасягненні савецкай авіацыі, галерыя знатных людзей авіацыі і т. д. У кінатэатрах з 15 па 20 жніўня будуць дэманстравацца кінакарпіны, прысвечаныя выдатным дасягненням савецкай авіацыі. 18 жніўня адбудзецца вялікае народнае гуляне.

АўТАКАЛОНЫ ДА ПЕРАВОЗКІ СЕЛЬСАГАСПАДАРЧЫХ ГРУЗАў

У БССР пачата арганізацыя 11 аўтакалон на перавозкі сельскагаспадарчых грузаў калгасаў і саўгасаў. Кожная з іх будзе складацца з 20—25 грузавых машын. Яны абслухаць 82 раёны рэспублікі. 6 аўтакалон ужо створаны ў Менскім, Слуцкім, Полацкім і інш. раёнах. У радзе раёнаў прыступілі да заключэння дагавораў з калгасамі на дастаўку грузаў да загатоўчых пунктаў, на перавозку ўгнаенняў і т. д. У Менску пачаў працаваць рэспубліканскі аўтаатрэт «Сельгастранс», на кіраўніцтву перавозак с.г. грузаў.

ПАДРЫХТОўКА ДА ДНЯ АВІАЦЫІ

У Маскве на іпадроме 6 жніўня пачаўся ўдзельніцаў пачаўся ўсерамейскія конна-спартыўныя спарборніцтвы, уваходзячыя ў ўсесаюзную юбілейную спартакіаду. Парад прымаў інспектар кавалерыі РККА камкор О. І. Гаралавіч.

Міма трыбуна на выдатных, гарачых конях праехалі 500 коннікаў. Пасля парада да пэнтра іпадрому пад'язджаюць 22 коннікі. Гэта — лепшыя майстры конкур-ініка (узшы пераход), вышэйшыя пераможцы на аркутовых і корпусных спарборніцтвах. Зараз кожнаму з іх прадастаў паказанне зноў сваё майстэрства — узшы 13 складаных пераход, устаноўленых у цэнтры круга. Кавалерысты з лёгкасцю бяруць бар'еры вышынёй да 180 сантыметраў, прыгаюць праз шырокія ры, з шугучых спей, праскачваюць па дну глыбокай ямы, напоўненай вадой. Першае месца ў гэтым складанейшым спарборніцтве заваяваў маёр Рагульчанка (Паўночна-Каўказская ваенная акруга), умела ўзяўшы ўсе пераходы за 2 мін. 6,5 сек.

7 кавалерыстаў аспрачваюць прышчытыва ў бар'ернай скачцы. Коннікі імацца так, што захватвае дух. 3-кілометровая дыстанцыя для іх імкліва галопа здаецца вельмі кароткай. Праз 3 мін. 41,4 сек. пасля старту першым да фініша прыводзіць свайго скакуна «Эльбурса» капітан Чалы (Чырвонаармянская кавалерыя курсу ўдасканалення камсастава).

АДРЫЛІСЯ 5-Я УСЕРАМЕЙСКІЯ КОННА-СПАРТЫўНЫЯ СПАБОРНІЦТВА

Імкліва разгрываецца стыль-чэз на 3-кілометровую дыстанцыю. Першым закінчвае яе лейтэнант Дзімістаравіч (Кіеўская ваенная акруга). На жарабіш «Геній» ён праішоў дыстанцыю ў 4 мін. 27 сек., узшыў 9 пераход.

ФРАНЦУЗСКІЯ СПАРТСМЕНЫ ВЬЕХАЛІ НА РАДЗІМУ

6 жніўня французскія спартсмены выехалі ў Менск на радзіму. На вакале гасцей праважалі прадстаўнікі фізікультурных арганізацый Менска. «Сакратар Французскай спартыўнай федэрацыі Гітэвік ад імя ўсёй дэлегацыі дзякаваў фізкультурнікам сталіцы БССР за аказаныя цёплыя прыём.

УТВАРЭННЕ СОВЕТА ПРАЦЫ У РЭСПУБЛІКАНСКОЙ ІСПАНІІ

БАРСЕЛОНА, 7 жніўня. (БЕЛТА). Утворан рэспубліканскі совет працы. Членамі гэтага савета з'яўляюцца: міністр працы, намеснік міністра сельскага гаспадарства, працы і грамадскіх работ, 4 прадстаўнікі ад Нацыянальнай канфедэрацыі працы, 4 прадстаўнікі ад Усесаюзнага рабочага саюза і 8 прадстаўнікі ад прапрыёмцаў, чэшвера з якіх назначаюцца ў совет урада.

АНТ'ФАШЫСЦКАЯ ДЭМАСТРАЦЫЯ У НЬЮ-ЁРКУ

НЬЮ-ЁРК, 7 жніўня. (БЕЛТА). У Ньют-Ёрку адбылася 20-тысячная дэманстрацыя супроць вайны і фашызма, арганізаваная Амерыканскай лігай міру і дэмакратыі. У дэманстрацыі прынялі ўдзел 250 арганізацый. Ліга намяцла правесці на гэтым тыдні па ўсёй краіне ішчэ рад мітынгаў і дэманстрацый.

ГЕРМАНСКАЯ ПАДРЫХТОўКА ДА ВАЙНЫ

ПАРЫЖ, 7 жніўня. (БЕЛТА). Рад Французскіх газет паведамляе з Берліна, што ўпершыню ў гэтым годзе з моманту ўвядзення абавязковай вайскавай павіннасці ў Германіі ў вялікіх асенніх германскіх манеўрах прымуць удзел кампактныя масы запаваных. Для манеўраў будуць рэкававаны ў прыватных асоб паровыя, аўтамабілі, коні і іншыя маёмасці з тым, каб манеўры праходзілі ў абстаноўцы, максімальна набліжваючыся да умоў вайскага часу.

ВЫВУЧКА, СМЕЛАСЦЬ, АДВАГА

вага галопа здаецца вельмі кароткай. Праз 3 мін. 41,4 сек. пасля старту першым да фініша прыводзіць свайго скакуна «Эльбурса» капітан Чалы (Чырвонаармянская кавалерыя курсу ўдасканалення камсастава).

Імкліва разгрываецца стыль-чэз на 3-кілометровую дыстанцыю. Першым закінчвае яе лейтэнант Дзімістаравіч (Кіеўская ваенная акруга). На жарабіш «Геній» ён праішоў дыстанцыю ў 4 мін. 27 сек., узшыў 9 пераход.

Першы дзень усерамейскія спарборніцтваў быў завершан фігурай азлоі і вальтыжроўкай — выдатным паказаннем спрытнасці, сілы, мужнасці.

ПРЫТОК УКЛАДАў У АШЧАДКАСЫ БССР

З кожным днём растуць зберажэнні працоўных БССР. На 1 жніўня аштеак укладаў па аштеадках рэспублікі дасягнуў 140.607 тысяч рублёў. За 7 месяцаў бягучага года прырост іх склаў каля 30 мільёнаў рублёў. Толькі за адзін ліпеня працоўныя ўнеслі зберажэнняў 8.401 тысячу рублёў. Квартальны план прыцягнення ўкладаў у ліпені выкананы па рэспубліцы на 85,7 проц. Пятэр аштеадкасы налічваюць каля 370 тысяч укладаў. За апошнія тры месяцы ў БССР, галоўным чынам на вёсцы, адкрыта 100 новых аштеадкасы.

НА КУБАК СССР

8 жніўня на менскім стадыёне «Дынама» імя Кірава адбудзецца розыгрыш першынства па футболе на кубак СССР.

НА КУБАК СССР

У матчы сустрэнуцца ленынградская футбольная каманда таварыства «Зеніт» з менскай камандай «Спартак».

НА КУБАК СССР

8 жніўня на менскім стадыёне «Дынама» імя Кірава адбудзецца розыгрыш першынства па футболе на кубак СССР.

НА КУБАК СССР

У матчы сустрэнуцца ленынградская футбольная каманда таварыства «Зеніт» з менскай камандай «Спартак».

ПРЫТОК УКЛАДАў У АШЧАДКАСЫ БССР

З кожным днём растуць зберажэнні працоўных БССР. На 1 жніўня аштеак укладаў па аштеадках рэспублікі дасягнуў 140.607 тысяч рублёў. За 7 месяцаў бягучага года прырост іх склаў каля 30 мільёнаў рублёў. Толькі за адзін ліпеня працоўныя ўнеслі зберажэнняў 8.401 тысячу рублёў. Квартальны план прыцягнення ўкладаў у ліпені выкананы па рэспубліцы на 85,7 проц. Пятэр аштеадкасы налічваюць каля 370 тысяч укладаў. За апошнія тры месяцы ў БССР, галоўным чынам на вёсцы, адкрыта 100 новых аштеадкасы.

БЕЛАРУСКІЯ ШАХМАТЫСТЫ — У ДЗЕЛЬНІКІ УСЕСАЮЗНАГА ТУРНІРА

10 жніўня ў горадзе Горкім пачынаюцца ўсесаюзныя шахматныя спарборніцтвы майстраў і пераход катэгорыі. Ад БССР у турніры прымуць удзел чэмпіён рэспублікі В. Сіліч (Віцебск) і чэмпіён Гомеля па шахматах А. Маневіч. Шахматная секцыя камітэта фізкультуры і спорта зацверджаны кандыдатамі для ўдзелу ў турніры А. Брэйтман (Гомель), М. Жудро (Віцебск) і Н. Сташэўскі (Магілёў).

НА КУБАК СССР

8 жніўня на менскім стадыёне «Дынама» імя Кірава адбудзецца розыгрыш першынства па футболе на кубак СССР.

НА КУБАК СССР

У матчы сустрэнуцца ленынградская футбольная каманда таварыства «Зеніт» з менскай камандай «Спартак».

НА КУБАК СССР

У матчы сустрэнуцца ленынградская футбольная каманда таварыства «Зеніт» з менскай камандай «Спартак».

НА КУБАК СССР

У матчы сустрэнуцца ленынградская футбольная каманда таварыства «Зеніт» з менскай камандай «Спартак».

НА КУБАК СССР

У матчы сустрэнуцца ленынградская футбольная каманда таварыства «Зеніт» з менскай камандай «Спартак».

НА КУБАК СССР

У матчы сустрэнуцца ленынградская футбольная каманда таварыства «Зеніт» з менскай камандай «Спартак».

НА КУБАК СССР

У матчы сустрэнуцца ленынградская футбольная каманда таварыства «Зеніт» з менскай камандай «Спартак».

2-гі СОВЕЦКІ ВЕЛАТУР

Маскоўскі стадыён «Дынама» 6 жніўня запоўнілі сотні людзей, прышоўшых праважаць у далёкі шлях удзельнікаў другога савецкага велатура.

Пад апладысментамі і гукі марша на бегавой дарожцы выстрайваецца 11 гончыкаў. Усе яны ў жакетскіх шапках, рознакаляровых шарсцяных рубашках, за спінай у кожнага запаваныя камеры. Яны руля машын прыробленыя алюмініевыя фляжкі для пііа з гумавымі трубочкамі, што дасць магчымасць гончыку асыжацца ў шляху.

Апошнія прывітальныя прамова. Гончыкам ад імя работнікаў авіацыі дае поспеку Галоўны судзя велатура Герой Савецкага Саюза Маўрыкій Слендэў. З адказным словам выступае рэдактар велогончых таварыства «Селмаш» тав. Белоў.

Зноў марш. Красачная калона веласіпедыстаў, паблескаючы на сонцы спінамі новых машын, такіроўваецца стадыёна на Ленынградскае шасе. Мілягоўш знаёмыя твары. Вось праходзяць лепшыя гончыкі краіны Тарачкоў, Дзясніаў, Вершынь, Букрэў.

Ад стадыёна гончыкі праязджаюць па вуліцы Горкага, праз Красную Плянчу, міма сцен Крэма, па Бальшыя Ордыны да Серпухоўскага шасе і месца тэхнічнага старту. На ўсім шляху шчыльнымі шпалерамі стаць мсвічы, воклічамі і апладысментамі і тачныя веласіпедыстаў.

Дзесяты кілометр Серпухоўскага шасе. Стартэр апускае сцяг. Судзейскія калегі асыжае час, і гончыкі і пад'ехаць, наступова набіраючы хуткасць, рухаюцца ў шлях.

ТУЛА, 7 жніўня. (БЕЛТА). Старт велатура ўчора з Масквы калона веласіпедыстаў другога савецкага велатура ўражача прыйшла ў Тулу. Першы этап працягласцю ў 168 кілометраў закончаны. Савецкія гончыкі ўжо на пошым этапе дасягнулі значна лепшых рэзультатаў, чым у мінулым годзе. Першым прышоў да фініша 20-гадова гончык Серабракоў, студэнт Сверлоўскага індустрыяльнага інстытута член спартыўнага таварыства «Метаўросток». 168 кілометраў ён прашоў за 5 гадзін, 3 мінуты і 32 секунды (гэта значна лепш часу, паказанага тым-жа этапе пераможцам мінулага года велатура Рыбальчанка). Сярэдняя хуткасць — 32,8 кілометраў у гадзіну. Другім прышоў тульскі гончык Стэфан, трэцім — масквіч Міхееў, чацвёртым — сверлоўвец Купроўскі, пятым харкаўчанін Вукрэў.

СУСТРЭЧА КОМСАМОЛЬЦАў Г. ГОМЕЛЯ СА СВАЁЙ ЗІМЛЯЧКІ ВЕРАЙ ЛАМАКА

ГОМЕЛЬ. (Спец. кар. «Звязды»). Комсамольцы Гомеля заклікалі радасна ўдзельнічаць у сустрэчы са сваёй любімай зямлячкай-беспасадатнага пералёту Селстопаль — Архангельск Верай Фёдаравнай Ламака.

5 жніўня ў зале Дома партыйнай савецкай сацыялістычнай актыва Гомеля. Бурай апладысментаў сустракалі комсамольцы тав. Ламака, якая кароткай ухваляванай прамова расказала, як яны разам з дзюма адважымі, гераічнымі жанчынамі — т. О. Пенка і Раскавай выканалі сталінскі заданне, пракаўшы новую паветравы трасу.

— Мы выленелі ў гэты адказней рэбе Севастопаль—Архангельск з дзюмамі аб вялікім Сталіне, які сваю шчыную наперад да намечанай мэты, і даючы, што за намі сочыць уся мягамільённая зямляна.

Няхай помняць японскія самураі, і сягаючы на нашы сьвятонныя румы, што калі ская партыя і таварыства, якія з кожным днём аказваюцца ўсё больш і больш наўдалай і пазбаўленай перспектывы.

Тав. Ламака заклікала комсамольцаў Гомеля, рыхтуючыся да 20-годдзя ўніска-сталінскага комсамольска, нястомна павышаць свае ваенныя веды, заўбываючы мудрыя ўказанні вялікага Сталіна аб наўдасці капіталістычна акружэння.

З вялікай цікавасцю выслушваў актывіст уступленне маладой комсамольцы Гомеля аэракулт тав. Дакутова, якая радасцю расказала аб тым, як яна (адрыва ад вучобы вучылася ў аэракултыве і стала лётчыцай.

Пад тром доўга не змаўкаўшых і лядыментаў удзельнікі актыва пасля прывітальнага тэлеграму правядзьму настаўніку вялікаму Сталіну.

ВЫК. АБВЯЗАНІ АДНАЗНАГА РОДАТЭ Д. Т. ЛЕБЕДЗЕУ

Гастроль Віцебскага Беларужэатра (памяці Болдыр-драматэатра) 8 жніўня ў ПУШЧІ ПАЛЕССЯ П'еса ў 3-х дзеях.

Кіно «Паружэатра Комуна (у Пешчарку культуры і асветы) АПОШНЯЯ НОЧ Кіно «Спартак» КНИЖКА МОРЫ Кіноатр «Навіны» 1) Журнал «Сав. перасукто» № 7. 2) Журн «Сав. перасукто» № 8. 3) Журн «Сав. перасукто» № 9. «Варота в Архтык»

Лічбавы кіноатр 1) Усераднее сьвятэ. 2) Кажа пра рыбака і даўку. 3) Журн «Плодзя» № 6.

На франтах у Іспаніі

УХОДНІ ФРОНТ

Па афіцыйнаму паведамленню Іспанскага міністэрства абароны ад 6 жніўня, баі на паўднёвым участку фронту ў зоне ракі Эбро за апошнія суткі мелі менш напружаны характар, чым у папярэднія дні. Рэспубліканскія батальёны зенітнай артылерыі збілі авіянавіяны і адзіна германскіх бомбардыроўшчыкі. Узяты ў палон два германскія лётчыкі-афіцеры. Рэспубліканскія лётчыкі ў паветраных баях з дзюма эскадроніямі інтэрвенту збілі адзіна фашысткі самалёт, вярнуўшыся без страт на свае базы.

ФРОНТ ЛЕВАНТА

На захад ад Таруэля ў раёне гор Універсале («Суветныя горы») рэспубліканскай войскі палепшылі размапчэнне сваіх перадавых ліній, закатапішы Вільяр дэль Кобо і вышпілі 1.880 і 1.627. Фашысцкая авіяцыя рабіла ў гэтым сектары ўзмонненыя атакі на рэспубліканскія пазіцыі, рамяшчэння на поўнач ад ракі Гуадалавіар.

На іншых франтах становіцца без змен. У час бомбардыроўкі фашысткімі самалётамі порта Валенсіа 5 жніўня быў пашкоджан англійскі галлёрны пароход «Стэйклейт», які падарваўся ўжо нападку з боку фашысцкай авіяцыі 27 ліпеня.

ФРОНТ ЛЕВАНТА

У час апошняй бомбардыроўкі Алікантэ бомба, скінутая фашысткімі самалётамі, упала на будынак, у якім укрываліся ад бомбардыроўкі школьнікі. Ранена 14 дзяцей.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

У ЦЭНТРАЛЬНЫМ КІТАІ

5 жніўня ўвесь дзень баі адбываліся на паўднёвым і паўночным берагах ракі Янцзы. Кітайскія войскі аказваюць рашучае супрацьлеўне, наносячы японцам вялікія страты.

На паўднёвым беразе Янцзы баі ідуць каля Нютоушаня (на захад ад возера Полюху). 6 жніўня ў гэтым раёне японскія страліцы не менш 400 чалавек забітымі і раненымі. Шасейная дарога паміж Хукоу і Пыньцэ (на ўсход ад Цюаняна) перарэзана кітайскімі атакамі. У японскім тылу, у раёне Хукоу—Цюаняна—станцыя Шах з'явіліся партызанскія атрады. 5 жніўня партызаны зрабілі налет на японскі атрад у раёне паміж Куталам і Цюаняна.

На паўночным беразе Янцзы кітайскія лініі абароны праходзяць на захад і на паўночны захад ад Хуаньма (на паўднёвы захад ад Суцуня). Галоўныя японскія сілы ў гэтым раёне скадэнтраваны на поўшляху паміж Суцуням і Хуаньмам. На паўночных ўсход, паміж Цыньшанем і Тайку, кітайскія войскі развіваюць пасяховыя атакі, што затрымлівае развіццё японскага наступлення. Аператыі кітайскіх войск

ЗАРУБЯЖОМ

ВАРВАРСКАЯ БАМБАРДЫРОўКА

ПАРЫЖ, 6 жніўня. (БЕЛТА). Агенства Гаўса паведамляе, што шэсць фашысцкіх самалётаў бомбардыравалі сёння Алікантэ, скінутышы 70 бомб, з якіх некаторыя вялікай рабуральнай сілы. Адна бомба ў 250 кілограмаў паліла ў будынак англійскага консульства, Коюсул цяжка ранен, а консульству нанесена вельмірае пашкоджанне. У горадзе — адзіна забіты і адзінаццаць раненых.

УТВАРЭННЕ СОВЕТА ПРАЦЫ У РЭСПУБЛІКАНСКОЙ ІСПАНІІ

БАРСЕЛОНА, 7 жніўня. (БЕЛТА). Утворан рэспубліканскі совет працы. Членамі гэтага савета з'яўляюцца: міністр працы, намеснік міністра сельскага гаспадарства, працы і грамадскіх работ, 4 прадстаўнікі ад Нацыянальнай канфедэрацыі працы, 4 прадстаўнікі ад Усесаюзнага рабочага саюза і 8 прадстаўнікі ад прапрыёмцаў, чэшвера з якіх назначаюцца ў совет урада.

АНТ'ФАШЫСЦКАЯ ДЭМАСТРАЦЫЯ У НЬЮ-ЁРКУ

НЬЮ-ЁРК, 7 жніўня. (БЕЛТА). У Ньют-Ёрку адбылася 20-тысячная дэманстрацыя супроць вайны і фашызма, арганізаваная Амерыканскай лігай міру і дэмакратыі. У дэманстрацыі прынялі ўдзел 250 арганізацый. Ліга намяцла правесці на гэтым тыдні па ўсёй краіне ішчэ рад мітынгаў і дэманстрацый.

ГЕРМАНСКАЯ ПАДРЫХТОўКА ДА ВАЙНЫ

ПАРЫЖ, 7 жніўня. (БЕЛТА). Рад Французскіх газет паведамляе з Берліна, што ўпершыню ў гэтым годзе з моманту ўвядзення абавязковай вайскавай павіннасці ў Германіі ў вялікіх асенніх германскіх манеўрах прымуць удзел кампактныя масы запаваных. Для манеўраў будуць рэкававаны ў прыватных асоб паровыя, аўтамабілі, коні і іншыя маёмасці з тым, каб манеўры праходзілі ў абстаноўцы, максімальна